

УМОВЫ ПАПІСКІ:

На 1 ш-ц 90 н.; на 3 ш-цы—2 р. 60 н.;
на 6 ш-цаў—5 р.; на 1 год—9 р. 75 н.
Зьмена адрэсу: мясцовага—10 н., інша-
гародняга—20 кап.

ПЛАТА ЗА АБВЕСТКІ:

За радок непаралі (паказ тэсту)—
50 кап. Іншагародні—1 р.
Наводд тэсту ў два разы дражней,
пры шматразовым друкаванні—адна
на згодзе.
Згодна вост. СМІ ад 10 верасня 1924 г.
Біржэца зверху тэрэфу 10 проц. падатку.

Падпіска і абвесткі прымаюцца: У Гал. Канторы газ. «Зьвязда»—Г. Меню, Сапэцкая, 63,
(трэці паверх) ад 9 гадз. раніцы да 3-ей гадз. дня. У акруговых гарадах—у адд.
Бел. Дзярж. Выдавецтва і ва ўсіх пашт.-тэл. канторах.
РЭДАКЦЫЯ—Г. МЕНСК, САВЕЦКАЯ, 63.

ЗВЯЗДА

Орган Цэнтральн. Камітэту камуністычнае партыі (большавікоў) Беларусі і Мен. АК КП(б)Б.

Рэдакцыя і галоўн. кантора

пятніца, 6 ліпеня

1928 г.

№ 154 (2961)

Конт асобнага нумару ўсходы 5 кап.

1) Рэдактар прымае ад 11—1 гадз. дня:
тэлефон № 10-74. 2) Сэкрэтар рэдак-
цыі—ад 12 да 2-ей гадзіны дня, тэлеф.
№ 6-19. 3) Начн. рэдактар (друкарня)
ад 6 гадз. веч. тэл. № 6-42.

Кіраўн. Гл. Кантораю
Кантора абвестак падпіскі тэл. № 781.

Год выданьня дванаццаты.

Кар'ерам да фашызму

У органе пілсудчыкаў «Глос Правды» ад 1 ліпеня зьмешчана інтэрв'ю Пілсудзкіна, якое ён даў рэдактару гэтай газеты, аб прычынах яго «адыходу ад улады». Чытаючы гэта, так сказаць, інтэрв'ю, мімаволі прыходзіцца зрабіць пэўныя вывады што да мэт, якія штурхнулі польскага дыктатара зрачыся пасады прэм'ер-міністра.

Замежная буржуазная прэса даводзіць дзве версіі. Першая—гэта пагоршэньне стану здароўя пана маршалка, а другая тлумачыць гэты крок тым, што Пілсудзкі парашыў заняцца цалкам справай будаваньня польскае арміі, лічачы, што ён ужо выканаў пастаўленыя перад сабою палітычныя заданьні.

Мы дапушчам трэцюю, сапраўдную прычыну і лічым патрэбным спыніць увагу нашага грамадства на ёй, прычым будзем грунтавацца не на чутках і абстрактных меркаваньнях, а на словах самога Пілсудзкіна.

З уважлівага азнаямленьня з інтэрв'ю выходзіць, што Пілсудзкі зрокся пасады старшыні ўраду для таго, каб атрымаць «канстытуцыйную» магчымасьць выказаць соймавым дзяржавам і наогул сойму сваю думку як пра сойм, так і пра польскіх парламентаряў.

Сёньня Пілсудзкі гаворыць пра сойм і пра парламанцкі рэжым наогул тое-ж самае, што некаторы Мусаліні гаворыў пра італьянскую палату дэпутатаў і парламанцкі рэжым перад тым, як ліквідаваў парламентарызм і перарабіў палату дэпутатаў у нявінную ўстанову, дзе дэпутаты атрымліваюць грошы за тое, што не перашкаджаюць фашысцкаму ўраду «працаваць».

У сучасны момант італьянскі дыктатар робіць яшчэ адзін крок, працягваючы замену палаты дэпутатаў сваясаблівай установай, якая ня будзе мець нават наміну на парламентарызм. Пілсудзкі да такой «рэканструкцыі» яшчэ не дайшоў, але першы крок па гэтым шляху ўжо зрабіў. Яго інтэрв'ю наўня паказвае, што адмаўленьне яго ад пасады старшыні ўраду ёсьць толькі палітычны манэўр.

Маршалка заяўляе, што ён меў да выбару або адмаўленьне ад супрацоўніцтва з соймам, або адмаўленьне ад пасады старшыні ўраду. Ён выбраў другое. Аднак, у той-жа час заяўляе, што заўсёды гатоў у крытычную хвіліну аддаць сябе «у поўнае падпарадкаваньне пану прэзыдэнту Рэспублікі», зноў узяць на сябе адназначнасьць і стаць на чале ўраду.

Такім чынам, справа зусім ясная. Пілсудзкі зрокся супрацоўніцтва з соймам. Сойм, па яго думцы, нікуды ня варты. Сойм, паводле думкі Пілсудзкіна, выконвае вельмі нудную і некарысную работу. Сойм толькі перашкаджае праз меру загружаным працаю міністрам. Наогул сойм толькі і робіць, што перашкаджае і блытае пад нагамі. Таму маршалка ня хоча больш турбаваць сябе дачы-

неньнем да такога нікчэмнае ўстаноў, аддаючы «вялікадушна» гэту прывілею ўраду, а сам будзе займацца толькі арміяй...ды некаторым «уплывам на замежную палітыку».

Нічога дзіўнага. Ужо даўно вядома, з 1908 году, што для Язэпа Пілсудзкіна, як палітычнага дзеяча, вайсковая сіла была адзіным сур'ёзным фактарам.

Таму, мабыць, і збіраецца Пілсудзкі заняцца працаю ў гэтай галіне, чакаючы «крытычнага моманту».

Маршал Пілсудзкі, стоячы на чале арміі, падрыхтаваўшы, як належыць, гэты найлепшы фантар палітыкі, «аддасць сябе ў распараджэньне пану прэзыдэнту Рэспублікі», зноў возьме «адназначнасьць» і стане на чале ўраду.

Такім чынам, маршалка ўжо загадаў вырашыць, што ў гэты «крытычны момант» ён скажа сойму апошняе «бывай» і запрапануе дэпутатам ціха і спакойна разыйсціся па хатах.

Лёгіка палітыкі Пілсудзкіна вядзе яе да адкрытага і яўнага фашызму. Гэта было відаць ужо здаўна, але толькі цяпер яна набывае характар расшчэпачай падзей.

Усё гэта надзвычайна проста і ясна. Толькі ня зусім ясна, якімі будуць вынікі польскіх паслядоўцаў мэтадаў Мусаліні. Эканоміка польскае дзяржавы ня мае перспэктывы нават для штучнага ўзьянцця гаспадаркі, што ўдалося зрабіць італьянскаму фашысцкаму ўраду пры дапамозе амерыканскага золата. Ня глядзячы на тое, што замежныя пазыкі і ў Польшчы досыць значныя, паказчыкі стану польскае гаспадаркі вельмі і вельмі мізэрныя. Так, гандлёвы баянс Польшчы, паводле афіцыйных вестак, у гэтым годзе куды горшы, чымся ў мінулым, ён застаецца ўвесь час востра пасыўным.

Аб становішчы прамысловасьці і іншых галін народнае гаспадаркі мы ўжо пісалі. Агульнае сьцьвярджэньне, што ў Польшчы насельвае гаспадарчы крызіс, мае зусім рэальную падставу.

Ва ўмовах набліжэньня эканамічнага крызісу экспэрымэнты польскага фашызму могуць даць зусім нечаканыя вынікі для Іх ініцыятару. Мы таксама ясна разумеем і тое, што сойм польскі далёка не зьяўляецца такой установай, якая магла-б-весьці барацьбу з авантурніцкаю палітыкаю агалцельных фашыстаў, або каб магла накіраваць краіну ў бок ажыццяўленьня рэальных інтарэсаў польскай эканомікі.

Маршал Пілсудзкі ў мінулым годзе знайшоў выхад з эканамічнага крызісу ў замежнай пазыцы. Цяпер ён шукае яго ў паглыбленьні ваенна-фашысцкай дыктатуры. Як відаць, іншыя шляхі недаступны пілсудчыкам.

У гэтым і заключаецца вонкавае палітычнае значэньне і вонкавая палітычная небяспэка палітычнага крызісу ў Польшчы.

Праграма нямецкага ўраду--ашуканства

працоўных мас

Уся ўлада ў руках прамысловага і фінансавага капіталу

Курс на блэк з Англіяй і Францыяй

ВЭРЛІН, 4. У нямецкім парламанце пачаліся спрэчкі наконт урадавай дэкларацыі. Выступленьне лідэра сацыял-дэмакратычнай фракцыі Врэйтшэйда прадстаўляла сабою абараніцельную прамову. Ён старанна абараняў адносіны сацыял-дэмакратыі да парламентарызму і кааліцыйнай палітыкі ад нападкаў камуністыч.

«У галіне замежнай палітыкі,— заявіў Врэйтшэйд,—мы згодны з заяваў Мюлера».

У прамове Врэйтшэйда, як і ва ўрадавай дэкларацыі, вусім ня было зьмяшчана ад усходняй палітыцы Нямецчыны.

Прамоўца нацыяналістыч Вэстарп адначыў, што дэкларацыя знаходзіцца ў поўнай супярэчнасьці з усім тым, што звычайна гаворыць сацыял-дэмакратыя. «Прамову Мюлера,—заявіў Вэстарп,—трэба было-б-расклеіць у грамадзкіх мясцох».

Далей Вэстарп заявіў, што Францыя да гэтага часу нічым ня выказвае гатоўнасьці да сапраўднае згоды. Вэстарп катэгарычна супярэчыць супроць якой-бы та ні было новай кампэсацыі за выкананьне нямецкага патрабаваньня аб ачышчэньні Рэйнскай вобласьці.

Тая акалічнасьць, што ва ўрадавай дэкларацыі няма ніводнага слова аб усходняй палітыцы Нямецчыны, прымушае, паводле слоў Вэстарпа, прызадумвацца над гэтым. Вэстарп патрабуе катэгарычнага адхіленьня прэтэнзіі Залэскага на ўдзел Польшчы ў вырашэньні пытаньня аб ачышчэньні Рэйнскай вобласьці.

Партыя цэнтру таксама падкрэсьліла свае крайне стрыманыя адносіны да ўраду, высунуўшы прамоў-

цаю не Штэгэрвальда (лідэра), як чакалася раней, а мала вядомага Пэрліцуса. Ён падкрэсьліў, што стварэньне новага ўраду прадстаўляе сабою часовае вырашэньне пытаньня. Фракцыя цэнтру, паводле слоў Пэрліцуса, прымушана ўстрымацца ад канчатковага акрэсьленьня еваёй палітычнай пазіцыі. Пэрліцус рэзка падкрэсьліў разгалосьці партыі цэнтру з урадавай дэкларацыяй па пытаньні аб школьнай рэфарме».

Лідэр францый народнае партыі Шольц таксама падкрэсьліў, што новы ўрад не зьяўляецца ўрадам вялікай кааліцыі. Выступленьне Шольца нядаўсёна паказвае, што і народная партыя адхіляе адназначнасьць за праграму і дзеяньні ўраду.

Прадстаўнік камуністычнай фракцыі Эвэрт заявіў, што, маркуючы па дэкларацыі, новы ўрад мае намер весьці палітыку ўраду буржуазнага блэку, якая зьяўляецца адбіткам імкеньняў нямецкага неа-імперыялізму. Кааліцыя сацыял-дэмакратыі прадстаўляе сабою спробу затрымаць працэс палітычнае мас. Праграма новага ўраду прадстаўляе сабою ашуканства працоўных мас, якія патрабуюць павышэньня зароботнай платы, скарачэньня рабочага дня, паліпшэньня сацыяльнага страхаваньня і зьнішчэньня існуючай штрэйкбрэхэрснай сыстэмы арбітражнага ўрэгуляваньня прамысловых канфліктаў.

Эвэрт зрабіў параўнаньне паглыбленьня сацыял-дэмакратычнай палітыкі супрацоўніцтва з буржуазіяй у эканамічнай і палітычнай вобласьці з умцаваньнем раскольнай кампаніі рэфармістаў у рэвалюцыйных прафэсійных саюзях і іншых партыйных арганізацыях.

Прамоўца падаў шматлікія прыкла-

ды раскольнай тактыкі рэфармістаў. Эвэрт падкрэсьліў, што сацыял-дэмакратыя ўступіла буржуазным партыям па ўсіх асноўных пытаньнях унутранай палітыкі. Курс на блэк з Англіяй і Францыяй накіраваны супроць СССР. Супроць СССР накіраваны і дагавор Келлога аб «забароне вайны».

Эвэрт закончыў сваю прамову наступнымі словамі: «Нямецкі рабочы вымяце гэтую ўрадавую кааліцыю і расчысьціць шлях для дзяржаўнага саветаў».

Водгукі францускага друку

ПАРЫЖ, 4. Сацыялістычныя і лева-буржуазныя газеты камэнтуюць дэкларацыю Мюлера спачувача. З правых газет толькі «Матэн» патрабуе спачувачай увагі да дэкларацыі Мюлера, вуснамі якога Нямецчына ўпершыню афіцыйна адмовілася ад ідэі рэваншу.

Іншыя газеты правага лягэру канстатуць, што замежная палітыка, аб якой гаварыў Мюлер, ставіць сабе тыя-ж мэты, што і нацыяналістыкая Нямецчына, але ў больш скрытай форме. Нарэшце, правы друк канстатуе, што дэкларацыя захоўвае ва Нямецчынай поўную свабоду дзеяньняў у адносінах да Аўстрыі, Польшчы лімітрофаў і СССР, і што Мюлер узамен уступае, якіх патрабуе, дае толькі плятанічныя абяцаньні аб лаяяльным супрацоўніцтве з Лігай Нацыяў, аб садыейнічаныі разбраеньню і аб адмове ад рэваншу.

БАБУШКІН ВЯРНУУСЯ НА „МАЛЫГІН“

Апарат у спраўнасьці, экіпаж здаровы

5 СУТАК БАРАЦЬБЫ З ВЕТРАМІ І ІЛЬДАМІ


ЛЕДАНОЛ «МАЛЫГІН». 4 ліпеня а 10 гадзіне 30 хвілін раніцы вярнуўся лётнік Бабушкін. 5 сутак самалёт змагаўся з ветрам і ільдамі. Апарат у іспраўнасьці. Экіпаж здаровы.

29-га чэрвеня самалёт прымушан быў спусьціцца ў акіян в 100 кіл-

Чэмпіянат у аднэй асобе

«Каб я не змагаўся з сабой, то я не рабіў-бы нічога іншага, як толькі бягушына біў і таптаў-бы нагамі панюў дэпутатаў сойму».

(З заявы Пілсудзкіна)



Чэмпіён «Дэмакрат» проці чэмпіёна «Маршала».

ПЕРШЫЯ КРОКІ САЦЫЯЛ-ДЭМАКРАТЫЧНАГА ПРЭМ'ЕРА

«Правда» ў перадавіцы пад загалоўкам «Першыя крокі сацыял-дэмакратычнага прэм'ера ў Намоччыне» дае аналіз дэкларацыі Мюльера ў рэйхстагу і піша:

«Уся гісторыя ўзьянценьня гэтага ўраду і асабліва яго праграма паказвае, што як да выбару, так і пасля выбару 20 мая ўся ўлада застаецца ў руках прамысловага і фінансавага капіталу, паколькі „левы“ ўрад без самых мізэрных зьмен пераняў пра-

зі і праз усе падводныя наменны на-дыходзячай барацьбы.

„Левыя“ сацыял-дэмакраты, адчуваючы ўжо расчараваньне мас, ужываюць звычайны манэўр і прабуюць пры дапамозе „левых“ выразаў адважыцца на незадавальненне рабочых у безапазнае для правадзю рэшышча. Але дзейнасьць выпрабаваных у здрадніцтве сацыял-дэмакратуў хутка паняна і шырокім масам, чаго варты гэты „левы“ ўрад. Сяма бліжэйшых дзён дэ-

ба забываць, што камітэт да гэтага часу не мае ніякіх вестак аб месцы знаходжаньня і аб лёсе Амундсэна. Ня выключана магчымасьць, што паколькі заходняя экспэдыцыя на «Красіна» можа поўнасьцю абслужыць выпрабаваньне

палыцы для выпрабаваньня эканоміцы Нобіле.

Італьянскі ўрад вітаў прапанову Удэты. Работы па падрыхтоўцы экспэдыцыі Удэты пачынаюцца на раней, чым прае 10 дзён.

ВОДГУКІ ПАДАРОЖЖА АМАНУЛЫ-ХАНА

Дальнабачны кіраўнік Аўганістану адмовіўся ад ангельскіх услуг

КАБУЛ. Бэрлінскі карэспандэнт індыйскай газеты „Фортула“ у артыкуле аб паездцы падышаха Аманулы ў СССР тэндэнцыям Заходняй Эўропы прадеманстраваць перад падышахам сваю сілу і магутнасць, — працэдура якая вялікую прастату і гонар, якія прапулены ў часе прыезду падышаха ў СССР.

самалет, Англія запрапанавала ваенную згоду і пазыку на карысных умовах. Аманула не пагадзіўся на заманчывыя прапановы. Тады Англія прапавала пераходзіць яго паездцы ў СССР.

КАБУЛ. Орган індыйскіх нацыяналістыч „Індустан Таймс“ піша: „На гледзячы на ўсю лямбівасць, дальнабачны кіраўнік Аўганістану рашыў ня мець нічога агульнага з Англіяй у справе ваеннай, адміністрацыйнай і фінансавай і прамысловай рэарганізацыі Аўганістану“.

Забастоўка ў Грэцыі да забастоўкі далучаюцца маракі

ВЕНА. На оходзе маракі ў Пірэі (гавань Атэн) прынята рэзалюцыя і выказам салідарнасці з бастуючымі грэцкімі рабочымі і рашэннем далучыцца да забастоўкі. Атрад жандараў прабаваў разганяць сход. Удзельнікі сходу адбілі напад жандараў. Жандары рыхтаваліся зноў перайсці ў наступленне, але зваліўся атрад матрасоў ваеннага флэту, які патрабаваў ад жандараў выйсці з парты, заявіўшы, што ім няма чаго тут рабіць.

Забастоўка лётнікаў у Польшчы

БЭРЛІН. 4. З Варшавы паведамляюць, што лётнікі польскага «таварыства паветраных шляхаў вносіў» абвясцілі забастоўку і дамагаюцца павышэння зарплат. Рэйсы па ўсіх лініях паветраных вносіў у Польшчы спынены.

Новыя залатыя россыпі ў Якуціі

ЛЕНІНГРАД. Гэалёгічны камітэт атрымаў вестку аб адкрыцці якуцінскіх старавяжы на берагах ракі Бераньняй Каммы ў Якуцінскай рэспубліцы новых залатых россыпей. На месца

адкрыцця выехала геалёгічная экспедыцыя. Вестка аб адкрыцці россыпей змужа распаўсюдзілася па Якуціі і выклікала вялізарны наплыў на россыпны старавяжы даражніцкай.

Чырвоны сыяг на карме крэйсэра „Аврора“



1-га ліпеня г. г. на ялінін Іранштаднім рэйдзе адбылася урачыстая перадача Чырвонага сыягу ад ЦВК СССР крэйсэру „Аврора“.

ПАДЗЕІ ў КІТАІ

Хвалюванні сярод салдат

ШАНХАЙ. Агенцтва шанхайскага ўраду паведамляе, што ў прычыны ведахавату грашовых знакаў для выплаты пенсіі салдатам у Хань-Чжоу адрылася сутычка паміж салдатамі і паліцыяй. Справа дайшла да перастрэлкі, у якой брала ўдзел 400 салдат. Многа паранена.

Антыяпонскі рух ня спыняецца

ШАНХАЙ. 4. Антыяпонскі рух у Шанхай ня спыняецца. 8 кітайскіх тэкстыльных фабрык, якія працуюць на японскім сыроду, прымушаны спыніць вытворчасць, баючыся экспэсаў з боку насельніцтва.

ШАНХАЙ. 4. У Цзынані адбываюцца далей выпадкі нападу на японскіх салдат. Насельніцтва падта моцна абурана супроць японцаў, а сабеіва вялікае абурэнне сярод кітайскіх салдат, што разьмешчаны ў раёне Цзынані.

Японскія ваенныя ўлады выслаілі маістрат у цэнтральнай часткі гораду ў тое прычыны што быццам маістрат займаўся падбухторваньнем супроць японцаў.

У раёне Цзынань-Кіаюаскай чыгункі абвешчан стан аблогі пад прадлогам, што быццам у раёне дарогі дзейнічаюць перадаўцы ў грамадзянскае вопратку кітайскія «банды» і кітайская ахова ня можа справіцца з імі. У раёне чыгункі забаронена падумаць сыяг Гаміндану.

Жорсткія прасьледваньні камуністыч

ШАНХАЙ. Кітайскі і чужаземны друк у Кітаі штодня зьмашчае паведамленьні аб прасьледаваньнях і пакараньнях сьмерцю камуністыч.

Усе газеты часопісы, падручнікі і кнігі канзуруюцца. Парушыцелі інтарэсаў Гаміндану строга караюцца.

Кантонская жандармерыя аддала загад выкінуць з усіх бібліятэк, школ і кніжных магазынаў усе камуністычныя кнігі і брашурны і зьвішчыц іх. Уласнікі кніжных магазынаў абавязаны ўносіць залог у забесьпячэнне таго, што ня будуць прадаваць камуністычнае літаратуры. Шанхайскай паліцыі адданы загад сачыць за школамі, фабрыкамі, рэстаранамі, тэатрамі і гасцініцамі і начлежнымі дамамі в мэтай арышту камуністыч пры першай спробе весткі прапаганду.

У Заходняй Бела русі

Арышты рабочых

У сувязі з забастоўкаю на фабрыцы бр. Канапацкіх у Шчучыне Лідзкім арыштаваны сакратар Віленскага акружовага прафесіянальнага саюзу дрэвапрацоўчыцкай Ян Пазвальскі. Апрача яго арыштаваны яшчэ 5 рабочых.

Бабры на Шчары

У Баранавіцкім пасеце на рачы Шчары зноў выявіліся бабры, якіх у часе імпрывізістай вадны былі зьбілі ішо зусім вынішчаны.

Капітуляцыя Аўстрыі перад Італіяй

ВЕНА. 4. Заява аўстрыйскага прэм'ера Зейпеля, апублікаваная італьянскім агенцтвам «Стефані» аб тым, што аўстрыйскі ўрад рааглядае паўднёва-тырольскае пытаньне, як выключна ўнутранае пытаньне Італіі, в убуджэньнем камэнтуецца ўсёю аўстрыйскаю грамадзкасьцю.

Сацыял-дэмакратычны друк называе готу ваяву Зейпеля капітуляцыяй перад Італіяй.

«Нёе Фрэе Прэсе» зазначае, што галоўнай прычынаю, якая прымуціла Зейпеля выступіць в такую заявао зьяўляецца патраба Аўстрыі ў крэдытах, бо дае згоды Італіі на ўрэгуляваньне замежных даўгоў Аўстрыі, нельга дастаць ніякіх крэдытаў.

Замест уборнай самалёту папаў у Ляманш

ПАРЫЖ. 4. Пры пералёце в Лендану ў Парыж на прысатным самалёце, бльмійскі банкір, які таварыўся на борце, адчыніў дзьверы, думачы, што яна вадзе са ўборную, і ўпаў у Ляманш.

Начное радыё

Пачалося чытаньне прыгавору на шахцінскай справе

МАСКВА. 5. Аб 11 гадз. 45 мін. веча ў Вярхоўным Судзе СССР пачалося чытаньне прыгавору на шахцінскай справе. Заначэнне чытаньня чакаецца сёньня ноччу.

Водгукі на інтэр'ю Пілсудзкіна

ВАРШАВА. 5. Абурэнне на выпадкі Пілсудзкіна супроць сойму прымае ўсё большыя памеры. Міністры адтэрмінавалі свае водпускі. На 6-га ліпеня беспартыйны блёк супрацоўніцтва з урадам назначыў тэрміновае пасяджэньне. Праўленне сялянскае партыі пратэстуе супроць выступленьня Пілсудзкіна і заяўляе, што будзе ўсімі сродкамі весткі барацьбу за захову парламентарнага ладу. У ранішніх газетах старшыня сойму, пэпэсавец Дашынскі, папярэдае, што ў выпадку перавароту дзяржава апыніцца ў цяжкім становішчы.

У заўтрашнім нумары „Звязь“ будзе надрукованы прыгавор на справе шахцінскай шчоднікаў.

29-га чэрвеня самалёт прымуціў быць спусьціцца ў аклян у 100 кілмэтрах на поўнач ад выспы «Надзея». 3-га ліпеня Бабушкін дэрэмна шукаў «Малыгіна» на старым месцы, і потым спусьціўся на лёд, пры чым экіпаж перайшоў на галодны паік.

Сёньнешні ўдачны палёт Бабушкіна быў апошняю спробаю адшукаць «Малыгіна». На выпадку няўдачы Бабушкін думаў ляцець на выспу караля Карла.

Самалёт тэрмінова разьбіраецца. «Малыгін» нарыстаючыся палыньнямі, якія ўтварыліся, падрыхтоўваецца да адходу з выспы «Надзея» на паўднёвы ўсход.

МАСКВА. 4-га ліпеня а 5-й гадзіне ўвечары камітэт дапамогі Нобіле атрымаў першыя весткі аб павароце лётніка Бабушкіна на борт «Малыгіна».

Да 5-й гадзіны ўвечары ў авіяцыйных колах Масквы трывожыліся за лёс лётніка і яго таварышоў. Былі ўжо выпрацаваны меры на выпадку аварыі самалёту т. Бабушкіна.

З вялікім задавальненьнем таму была сустрачана ў камітэце радыёграма аб звароце Бабушкіна. Бабушкін выляцеў у надзвычайна дрэннае надвор'е і можна меркаваць, што яго прымуціў да пасады выключна моцны шторм. Пратрымацца пры такіх умовах у паветры было надзвычайна трудна.

У авіяцыйных колах лічаць, што Бабушкіна нельга будзе ішоў адправіць на паветраную разьведку на прыягу цэлага выдню—тэрміну, які неабходны для таго, каб разабраць, пракантрыляваць і зноў сабраць машыну. На гэты тэрмін начальнік экспедыцыі праф. Візэ хоча адвесьці ледакол «Малыгін» на паўднёвы вадкал да кромы ільду на чыстую воду) дзе ён вядавочна будзе чакаць далейшых распараджэньняў ад камітэту.

МАСКВА. 4. Супрацоўніку ТАСС паведамліў у камітэце дапамогі «Італіі» што да 18 гадзін 4 ліпеня камітэт ня меў данясенняў ад начальніка ўсходняй экспедыцыі праф. Візэ, аб становішчы самалёта Бабушкіна. Паміж 18 і 19 гадзінамі камітэт в радыёграмы спецыяльнага карэспандэнта Роста тав. Гэко даведаўся аб павароце Бабушкіна в самалёта на борт «Малыгіна».

Незавясасовае атрыманьне вестак камітэт тлумачыць неабходнасьцю прадаўленьня праф. Візэ ўсіх падрабязнасьцяў палёту, у той час, як спецыяльнаму карэспандэнту Роста магчыма прадастаўлена было права папярэдне даць кароткае паведамленьне аб факце звароту Бабушкіна.

У сучасны момант, да атрыманьня падрабязнай інфармацыі, камітэт ня можа даць ацэнкі палёту Бабушкіна. Але вясуюна, што ўнеўвясасьць камітэту ў добрых якасьцях лётніка і надзейнасьці самалёту апраўдаліся. Таму камітэт да гэтага часу не рабіў ніякіх практычных мерапрыемстваў, каб адшукаць Бабушкіна. Трэба адначыць яшчэ раз надзвычайную труднасьць работы ўсходняй экспедыцыі, у прыватнасьці стан ільдоў у раёне выспы «Надзея» і выспы караля Карла вясуюна прымушала «Малыгіна» вытрымліваць самы жорсткі націск. Гэта сьведчыць, таксама аб вельмі складаных і цяжкіх умовах работы самалёта.

Па атрыманьні данясенняў ад праф. Візэ камітэт абмяркуе ўсе умовы работы ўсходняй экспедыцыі, а таксама магчымасьці ўвязкі работы гэтага экспедыцыі в заходняй экспедыцыі на «Красіне». Пасьля гэтага будзе дана распараджэньне аб далейшых дзеяньнях экспедыцыі на «Малыгіне». Ня трэ-

месяц абслужыць выратаваньне групы Нобіле і адшукаць іншыя групы экіпажу «Італіі», «Малыгіну» будзе дана заданьне зрабіць самыя дакладныя пошукі ў раёне 76 і 77 градусаў паўночнай шырыні і 20—21 градусаў усходняй даўжыні, дзе, як меркуюць знаходзіцца самалёт «Латам».

БЭРЛІН. 4. «Бэрлінер Тагесблат» апублікавала тэлеграму свайго спецыяльнага карэспандэнта на «Шпіцбэргене аб крытычных адносінах экспэртаў да экспедыцыі Нобіле.

«Чым больш знаўдаў прыходзіцца чуць і самому знаёміцца са становішчам,—паведамляе карэспандэнт,—тым больш крытычныя вывады ўзнікаюць адносна італьянскага прадпрыемства ў цэлым. Грамадакая і навукова думка скандынаўскіх краін лічыць экспэдыцыю Нобіле замахам з нягоднымі сродкамі. Прыходзіцца чуць меркаваньні накіштал таго, што ў сэнсе бутафоры экспэдыцыя надта ўдачна, а дзелавых адносінаў ня відаць.

Навуковыя вынікі палёту «Італіі» на паўночнае канцавоўсе лічаць роўным нулю.

Што датычыць работы па выратаньні, дык яна па думцы экспэртаў вядзецца італьянцамі неарганізавана і нядобрасумленна. Італьянцам належала в самага пачатку дэрчыць агульнае кіраўніцтва гэтаю работаю вопытным нарвэскім дзячом, якія аднолькава зацікаўлены лёсам усіх груп экспедыцыі Нобіле.

У гэтым выпадку, вясуюна яны дасягнулі-б большых вынікаў, унікулі-б новых апарат і Амурдсэн, які адмовіўся падпарадкавацца камандзіру «Чыта ды-Мілаан», гадзіўся-б працаваць паводле агульнага пляну.

Пра камандзіра «Чыта ды-Мілаан» гавораць, што ён клопаціцца толькі аб італьянскім друку. Лічыцца паказальным, што італьянцы загрузаюць радыё-станцыі перадачаю свайх пышных, але бедных па зьмесьце тэлеграм, аб'ёмам каля 10 тысяч слоў, а сабатуюць інфармацыйную работу ўсіх іншых дзяржаваў. Дзякуючы гэтаму ўзнікаюць самыя дзікія чуткі.

ОСЛО. 4. Пошукі вагінуўшага францускага самалёту «Латам» в Гільбо Дытрэксэнан і Амурдсэнам, якія зрабіліся суднамі ў раёне выспы Мядзьвежы, не далі ніякіх вынікаў.

БЭРЛІН. 4. Як паведамляе агенцтва Рэйтар вядомы лётнік Удэт запрапанавана італьянскаму ўраду арганізаваць пры дапамозе двух самалётаў сыстэмы Удэт-Фламініо экс-

„Красін“ у непраходных ільдох

МАСКВА. 4. Камітэт дапамогі «Італіі» атрымаў ад праф. Самайловіча данясенне, што в 9-й гадзіне раніцы 4-га ліпеня „Красін“ папаў ў непраходныя ільды. Таросы дасягаюць 5—10 мэтраў, в ўдары леданола даюць працоўнае на больш 10 мэтраў. Трымаць куро у таросах, як даносіць праф. Самайловіч, надзвычайна трудна, але «Красін» уо-ж ідзе ўперад.

Наі будзе немагчыма ісьці далей. „Красін“ прымушан будзе спыніцца і чакаць, покуль ільды на зрабца больш рэдкімі


4-га ліпеня „Красін“ знаходзіўся ў 120 кілмэтрах ад месца знаходжаньня групы Нобіле.

ЛЕДАКОЛ «КРАСІН». Вечарам 4 ліпеня высветлілася, што ільдом абломана адна лопасць левай сьрубы, таму ледакол вастаецца на тым месцы дзе стаў 3-га чысла. Пачалася работа вадалаза. Магчыма, што вымушаная стаянка будзе выкарыстана на замену абломанай лопасці новаю. Ледакол абкружаюць ільды.

МАСКВА. У камітэце дапамогі «Італіі» паведамлілі, што вараз неабходна ўстанавіць магчымасьць працоўваньня «Красіна» непасрэдна да месца катастрофы альбо, кані гэта немагчыма, ужыць самалёт. Камітэт зрабіў вапытаньне наконт гэтага праф. Самайловіча. Па атрыманьні адказу будзе зроблены распараджэньні.

4-га ліпеня «Красін» знаходзіўся на адлегласьці 120 кілм. ад месца катастрофы, што дае магчымасьць свабодна працаваць на абсталяваным лыжамі самалёце.

Усходняй экспедыцыі адданы загад працоўвацца, улчваючы стан ільдоў, да выспы Караля Карла, выкарыстаць самалёт для палётаў непасрэдна да групы Нобіле, а таксама для пошукаў Амурдсэнна. Характар руху ільдоў дае магчымасьць прадабчыць, што «Малыгін» зможа дасягнуць выспы Караля Карла, што дасць магчымасьць Бабушкіну шырока разгарнуць работу.



Ледакол «Малыгін». У авале—лётнік Бабушкін.

Пісудзкі аб сабе, канстытуцыі і сойме

Вільнае інтэр'ю, якое даў Пісудзкі рэдактару «Глосу Правды» ў кароткім і прыблізным перакладзе ПАТА (польскае тэлеграфнае агенства), было ўжо азмешчана ў нашай газэце. Але арыгінал куды болей каларытны, чым сухі патаўскі пераклад які не перадае ні еднае і часта зусім трапае крытыку польскіх дзяр-

Выступленні Пісудзкі-га супроць сойму



— ХТО СУПРОЦЬ? —

жаўных устаноў і асоб, пачынаючы ад прэзідэнта, ні паспяховае канкурэнцыя Пісудзкіга ў стымі з самымі вядомымі на часціцы маякі варшаўскімі хуліганамі, ні яго бязмернага і камічнага самалюбавання і самаўзвылічэння. Знаёства з гэтым інтэр'ю можа даць цікавы матэрыял і псіхятру, і карыкатурстаму і фальстэгістаму, і рэдактару, і дакладчыку «на міжнародныя тэмы» і радавому грамадзяніну, паказваючы яму, што за людзі і ўстановы кіруюць сучаснай Польшчай. Але зьяясціць поўнасьцю гэты «твор» немагчыма з прычыны яго даўжыні і прыдэцца абмежавана толькі цытатамі ды больш надрабязным, чым патаўскі, перакладам.

2.000 ГАНАРАРУ ЗА ІНТЭР-В'Ю

Пісудзкі хоча арыгінальнасць і ён увольніў новую мову, каб газэтка плаціла ганарар тым, ад каго бярыцца інтэр'ю. «Глос Правды» — газэтка пісудзкіцаў, але сваім інтэр'ю Пісудзкі не не балуе. Апошняе інтэр'ю было 23-га снежня 1926 году на тэму аб адносінах з Літвой, калі Пісудзкі аблаў кіраўніка суседняе дзяржавы з апошнімі слоў, чым выклікаў сэнсацыю ў газэтах, хоць, праўда, з прысмакам скандалу.

Вядома, што новае інтэр'ю таксама будзе мець характар сэнсацыі і павялічыць попыт на «Глос Правды», Пісудзкі патрабаваў ганарару за інтэр'ю 2000 злотых.

СТЫЛЬ Польшкі АДНОСІН

Праўда, ён тут жа дадаў, што хоча скарыстаць гэты грошы не на сябе, а на дапамогу адной пары, якую ён прызнаў «тыпам», «вечным зусім стылёвым дэма польскіх адносін».

Гэтая «стыльная» дэма польскіх адносін пара вечно калоніялізма паміж сабою і ніяк ня можа ні разлучыцца, ні

на маршалка: «Ня турбуйся і ня бойся: ён ужо даўно такі, ён у статус дуо антэ». А Пісудзкі аразумеў гэта як прызнанне яго геніяльнасці і радасна арава-жа завукаракаў аб гэтым да агучыцца ведама.

Чахаўскі пратагэр казаў: «Раз абвартваюць, значыць нешта ёсць». Таксама і тут: раз сам Пісудзкі і яго акружэнне так старанна абвартваюць усякія чуткі аб (фізічным, ці псіхіятрычным) нездароваці пана маршалка, — значыць, тут нешта ёсць.

НЕАХВОТА ДА ПАСАДЫ СТАРШЫН УРАДУ

Ня клопат аб сваім адароваці — па словах Пісудзкіга — прымусяў яго адмовіцца ад пасады старшыні ўраду, але іншыя матывы. На першым месцы ён ставіць сваю неахвоту да пасады старшыні ўраду ў такім выглядзе: «Як ён у нас застаўлены канстытуцыяна», і дэля гэтага Пісудзкі радзіў прэзідэнту мець у запасе трох-чатырох чалавек, якія па чарзе займалі-б гэтую прыкору пасаду.

ПРЭЗЫДЭНТ — ПАДКІДЫМ, ГОРШ УТРЫМАНКІ

Пачаўшы крытыку канстытуцыі і канструкцыі ўлады ў Польшчы, Пісудзкі перш-на-перш прыняўся за прэзідэнта і адазваўся аб яго ролю так, што пану Масціцкаму напэўна вельмі прыкра было чытаць у газэтах такую характарыстыку свае «высокае годнасці».

Калі-б так адважыўся адазвацца хто іншы, дык яго арава-жа, як самага небяспечнага балыманіа, задулі-б на вачынах катары, а конады праклялі-б яго з усіх амбонаў. А тут ніхто не асьмеліцца і псіхнуць супроць, бо так гаворыць сам паводзітатар, які мае ў сваіх руках най-



— Наліваець! —

магчымым аргументам — пачку (у рэальным выглядзе войска).

Прэзідэнт, на думцы Пісудзкіга «застаўлены ў найбольш фальшывае становішча, якое толькі можа быць створана».

Прэзідэнт рэпрэзентуе панагу Польшчы, але ён пазбаўлены ўсякага права рэпрэзентацыі самага сябе.

«У яго на канстытуцыі адабрана нават цень улады», так што ён ня можа адчуваць сабе

«СВІНСКАЯ» РОЛЯ СТАРШЫНІ УРАДУ

Але і роля старшыні ўраду, ўзятая канстытуцыяй у пэўныя рамкі, яго не задавальнае. На-першае, старшыня ўраду павінен рабіць свінствы прэзідэнту:

«Пры павіданні прэзідэнта бяз улады, — кажа Пісудзкі — пры стварэнні яму усіх магчымых свінстваў і усіх нячэснасцяў, якія толькі можна прыдумаць, — яму проціпаставілі, як абавязанага рабіць гэтыя свінствы і нячэснасці нікога іншага, як старшыню ўраду».

«КАБ ТЫ ЧУЖЫЯ ДЗЕЦІ НЯНЬЧЫЎ»

У дадатак да свае свінскае ролі да прэзідэнта, старшыня польскага ўраду, па словах Пісудзкіга, — павінен яшчэ гаймацца рознымі дробязямі, якія адцягваюць яго ўвагу ад важнейшых праблемаў. Старшыня ўраду на канстытуцыі ўсемагутны і да ўсяго павінен прылажыць сваю руку а на практыцы гэта пераўраецца — як каларытна выказаўся Пісудзкі — да «нянчанья усіх падкідчыцаў», якія яму падкідаюць розныя міністры ў выглядзе ўсякіх непагоджаных праектаў і міжведомсцьвенных спрэчак.

«Паходзячы з-пад Вільні — кажа Пісудзкі — я ня раз чуў пранліў: «Каб ты чужыя дзеці няньчыў!» — і з трывогаю думаў аб ролі такога нянчаньня».

Лічы падкідчыцаў натоўкі вядзіка, што Пісудзкі, па яго словах, «ня мог бы азнанавіцець пасадзі старшыні ўраду».

Дактары-ж яму заявілі, што «адзіным лямка ратункам пры выкананні гэтых абавязкаў ёсць спыненне ўсякае барацьбы з сабою, бо яна найбольш наштур і найбольш надрывае адароваці».

А тут яшчэ адні прыкры абавязак, «спакоена выконваць які ў Пісудзкіга няма змогі».

БІЎ-БЫ І ШТУРХАЎ-БЫ ДЭПУТАТАЎ БЕСПЕРАСТАННА

Гэтым прыкрым абавязкам ёсць — па словах Пісудзкіга, «сумная неабходнасць для старшыні ўраду супрацоўнічаць з соймам. Калі-б я не змагаўся з сабою, дык я нічога іншага не рабіў-бы, як толькі біў-бы і штурхаў-бы дэпутатаў беспэрастанна».

Вось які ён Аніка-воін, поўны ваўчынага пхлу ў адносінах да сойму. Гэтая ваўчынасьць закрывае ад яго ўсе іншыя справы і абавязкі, і ён «нічога іншага не рабіў-бы», як толькі біў-бы дэпутатаў. Але пажаль ён змагаецца з сабою і ў дадатак «нянчаньне чужых дзецей» адбірае ў яго час, і ён ня можа асабіста заняцца так прыемным і пажаданым для яго заняткам: біцьдэм дэпутатаў. Але, калі сам «дзядзек» ня мае часу, дык на што-ж існуе дэфонды і афіцеры-пісудзкіцы? Яны будучы на сабе выкананьне гэтага жадання пана маршалка.

Дэфонды арагнтоўнае і зьявіае грамадзкіх і камуністычных дэпутатаў, а адданыя «дядзку» афіцеры-

«Тыя, што так цяжка працуюць, як гэта ёсць з міністрамі, бяручы за шалёную працу нейкія дурэчка-малыя грошы, павінны па-віду паказаць надзвычайную пашану для гэтае залі».

Бедныя міністры бяз свінскага «права і прывілей» і з такімі «дурачка-малымі» пэнсіямі ва свае «шалёную працу». А колькі атрымаюць рабочыя альбо ніжэйшыя дзяржаўныя служачыя, і як яны жыюць — да гэтага былому калісьці сацыялістаму пану маршалку няма справы. Большы маральны ўпадак цяжка нават уявіць сабе.

СОЙМАВАЯ НУДА І ТЭМПЭРАМЕНТ МУХ

Соймавыя дэпутаты маюць яшчэ адзін прывілей: гаворыць не да рэчы, доўга і нудна, так што ад іх прамоў «можна дастаць хваробы жывата».

Пісудзкі заяўляе, што ён ня раз падрыхтоўваўся да выступлення ў ранейшым сойме з характарыстыкай яго работы, разумеючы, што ў выпадку яго выступлення пасаджаньне сойму было-б апошнім. Але тады ён стрымаўся, а дыпер можа сказаць тое, што тапеў сказаць талі.

У сойме, паводле слоў Пісудзкіга пануе такая нуда, што нават мухі адыхаюць, трацяць сілу і тэмперамент і больш ня лезуць адна на другую:

«Нават мухі ня вытрымліваюць вазае, паны дэпутаты, балбаты — да таго, што ніводная з іх ня скача на іншую, а калі якая ланіва зробіць гэта, дык тая нават крылаў не падымае, непоўздохлая ад нуды».

Тыповыя думкі і словы сьлянявага, разбісчанага старыканкі, які ня могуць больш мець практыкі, займаюцца толькі «тэорыяй» хоць-бы адносна мух і іншых мошак.

«ДЭМАКРАТЫЗМ» ПІСУДЗКАГА

Далей Пісудзкі робіць параўнаньне працы сойму з працаю цяжкага паравозу, які перацягвае шпільку, альбо да працы катаржнікаў, якіх невалі ў Англіі прымушалі да цяжкае і бяспасоўнае працы і з якіх у хуткім часе трэцяя частка звар'яцела.

Тым ня менш, не звязваючы ва ўсе папярэднія заявы, Пісудзкі хваліцца сваім «демакратызмам»:

«Я сам асабіста, як дыктатар Польшчы склікаў сойм і маючы магчымасць раздушыць сойм прастытутак, як чараяка, — не зрабіў гэтага; праз увесь час старшынястае ва ўрадзе паступаў больш канстытуцыяна, чым сам сойм, і ніхто ня можа абвінаваціць мяне ў недакляце дэмакратычных разумовняў у майб галазе».

ПАЎВАЛЬБА СВАЕЙ ПАТЭНЦЫЯЙ

Далей Пісудзкі заяўляе, што ён ня мог больш супрацоўнічаць з такім соймам, бо яго дзейная натура ня выносіць працы без відавочнага выніку. Пры гэтым Пісудзкі хваліцца сваёй патэнцыяй, што ён яшчэ «можа», задулючы, што ён нават «на чварць гадзіны ня можа прыпадобіць сябе да тае малой нандэй, напалову здохлай мухі».

Ну, наконт гэтага невядома. Яўных доказаў няма, а экспертызы ня было. Можа пан маршалак патрабуе доктарскую экспертызу і дэля гэтага як ён трабаваў экспертызы над сваім адароваці?

ПАРТЫЙНАЕ БУДАУНІЦТВА

Нездаровыя настроі на заводзе „Спартак“ ліквідаваны

Сакратар Сьвіслацкага РК выключан з партыі

На аб'яднаным пасаджаньні бюро акруговага парткому і прэзідуму кантрольнай камісіі быў заслухан даклад камісіі аб становішчы партыйнай працы на лесапільні «Спартак», Сьвіслацкага раёну.

Камісія выявіла шмат нездаровых зьявішч на заводзе, разлажэньне часткі партыйнага актыву, сыстэматычнае п'янства, арганізацыя розных вечароў з папойкамі і г. д. У гэту справу ўцягваліся ня толькі радыёны партыйцы, але і беспартыйныя рабочыя.

Ініцыятарамі і галоўнымі фігурамі хуліганскіх выпадкаў на заводзе былі члены партыі Грышкоў, Клімовіч і іншыя.

Сярод рабочых не праводзілася ніякай культурнай работы. За тры месяцы ня было сто-ду рабочых, адсутнічала насьценная газэтка. Самакрытыка не атрымала ніякага адлюстраванья ў працы. Зазначаны выпадкі грубых адносін з боку адміністрацыі да рабочых.

Ня глядзячы на дрэнную партыйную і прафэсійнальную работу на заводзе, разлажэньне часткі партыйцаў, былое бюро райкому КП(б)Б на чале з сакратаром райкому Дорскім нічога не зрабіла ў выпраўленьні лініі, а наадварот, сам сакратар райкому прымаў удзел у папойках, дапамагаў разлажэньню партактыву.

Зараз прынят рад мер па аздаравленьні Сьвіслацкай партарганізацыі. Пераабрана бюро райпарткому, бюро парт-ячэйкі заводу «Спартак».

Былога сакратара райкому Дорскага, члена партыі з 1919 году, за якім ужо лічыцца рад неэтчных учынкаў, АКК і бюро АК паставілі выключыць з радоў КП(б)Б. Члену партыі Шшуліну абвешчана вымова з папярэджаньнем.

Пацьверджана пастанова бюро райкому аб выключэньні з партыі Клімовіча. Сакратару партячэйкі «Спартак» Левіну і членам партыі Манец і Вячорку абвешчаны вымовы.

Справа аб беспартыйным рабочым Пэўзіне накіравана сьледчым органам.

Чапковіч.

13 ліпеня 1928 г., а 18 гадзіне
— А Д Б У Д З Е Ц А —

Чарговы ПЛЕНУМ ЦКК КП(б)БЕЛ.

ПАРАДАК ДНЯ: 1) Доклад Прэзідуму ЦКК (т. Калінін).

2) Вынікі правэркі 20 проц. зьніжэньня адм.-кіраўнічых выдаткаў (т. Элькінд).

3) Аб вольцы прыцягоньня мас і чарговыя задачы КК-РСІ ў зьвязку з лістом ЦК УсеКП(б) (т. Вінаградаў).

4) Доклад бюро скаргаў (т. Сьвірыдаў).

Старшыня ЦКК КП(б)Б КАЛІНІН.

Практыка работы акруговых АПА-габінецаў

Акруговыя АПА-габінецы па БССР параўнальна нядаўна пачалі працаваць. Яны яшчэ ня маюць багатае практыкі ў рабоце. За кароткі час свайго існаваньня яны ўжо занялі вялікае месца ва ўсёй сыстэме прапагандыска-масавай работы. Толькі ў 3-х акругах (Менскай, Магілёўскай і Мазырскай) за 7-8 мес. АПА-габінецы наведала 7 в паловак тысяч чалавек. У адным Менскім АПА-габінеце было больш 3.000 наведваньняў. Гэта даводзіць, наколькі партыйная маса, галоўным чынам актыў, досыць сур'ёзна адносіцца да гэтай формы работы.

Але колькасны рост партыйцаў, уцягнутых у работу АПА-габінецаў, зусім яшчэ не гаворыць, што якасная паставіца работы пастаўлена добра. Ня ўсюды партыйныя арганізацыі эварачаюць выстарчальную ўвагу на гэта пытаньне, дзякуючы чаму АПА-габінецы матар'яльна кепска абязьпячаны і вядуць мізэрнае існаваньне.

Акруговыя АПА-габінецы зусім не абслугоўвалі патрэб вясковага партактыву і слаба выкарыстоўваюць актыў працаўнікоў пры габінеце. АПА-габінецы слаба рэагавалі на прафэсійна-кааперацыйную асьвету па лініі праграма-метадычнай, яны не дапамагалі ў рабоце агіт-прапунктам на прадпрыемствах і, нарэшце, ня было яснай устаноўкі ў рабоце АПА-габінецаў. Побач з тым, што АПА-габінец працаваў, АПА АК займаўся падборам матар'ялаў, складаньнем тэзісаў, плянаў, метадараспрацовак, раэмеркаваньнем падручнікаў, кіраваў самаадукацыйнай і інспектажнай і апраца таго, АПА-працаўнікі непасрэдна кіравалі школай або гурткамі. Апарат АПА быў праэмерна перагружан работаю і, значыцца, цяжкае якасны бок прапагандыска-масавай работы. Ці ня лепш было-б у ведама АПА-габінецаў перадаць усю праграма-метадычную работу. Нярэдка ў рабоце АПА і АПА-габінецаў існаваў паралелізм, часьчэньна АПА-габінец займаўся гэтай-жа справай, якую займаўся АПА. Гэта выцякала з няправільнай структуры арганізацыі ра-

боты АПА. Пры АПА АК існавала АПА-габінеце былі таксама бюро па маадукацыі і іншыя камісіі па лініі агітацыйна-масавай работы. Пры АПА-габінеце былі таксама бюро па самаадукацыі, метадычн. бюро і г. д.

Праўда, усе гэтыя «надбудовы» пры АПА АК, не чакаючы паставіцы камісіі па радыяналізацыі парт-апарату, пачалі траціць свае значэньне і паступова ўсе яны «ціха каналі». Здавалася-б што гэта навука павінна была-б паслужыць прыкладам, як ня трэба кіраваць АПА-работам, але ў сапраўднасьці сярод працаўнікоў АПА-апарату ёсць яшчэ такія «кансерватары», якія перашкаджаюць правільнаму вырашэньню гэтае справы.

АПА-габінец павінен таксама велькі абсьледваць сеткі палітасьветы, але гэтыя «кансерватары» лічаць, што АПА-габінецы, уменшваючыся ў інспектаж, тым самым уменшваюцца ў арганізацыйнае кіраўніцтва агіт-прапработай. Запытаньне, адкуль зьяўляецца небяспэка, што АПА-габінецы імкнуцца замяніць АПА акругома. Нема ніякіх падстаў так думаць. У функцыі-ж АПА-габінецаў пытаньні арганізацыйныя і кіраўніцтва агітпрапработай зусім не ўваходзяць і не павінны ўваходзіць. АПА-габінецы павінны служыць дапаможным органам АПА ў паставіцы ўсёй прапагандыска-масавай работы. У сёсаўнага парада АПА-працаўнікоў пры ЦК УсеКП(б) парашыла ўвесь цяжар прапагандыска-масавай работы перанесьці ў цэхі і ў вёску і далейшая работа АПА-габінецаў павінна ісьці таксама па лініі ня толькі абслугоўваньня гарадскога партактыву, агітатараў, прапагандыска-партыйцаў-вуаўцаў, але та лоўную сваю ўвагу зьвярнуць на сапраўднае абслугоўваньне агіт-прапунктоў на прадпрыемствах, а для абслугоўваньня вясковага партактыву — разгарнуць сетку АПА-габінецаў у буйных вясковых раёнах.

Праўда, ён тут-жа ладаў, што хоча скарыстаць гэтыя грошы не на сябе, а на дапамогу адной пары, якую ён прымаў «тынам», «нечым аусім стыліёвым дзелі польскіх адносін». Гэта «стыліёвая дзелі польскіх адносін» пара вечно калоніца паміж сабой і няк ня можа ні разлучыцца, ні жыць у агодзе. На прызнанні Пилсудскага, нагляд за жыццём гэтага пары яго вельмі весяліць, і ён настаўніцтва дамагаць ей з асобіста заробленых грошай. А за дзёньміш надыходзячы спосаб заробку палічы даць інтэр'ю прадстаўніку паўважанага газет. Ці выбраны спосаб сапраўды найбольш надыходзячы—гэта яго справа, але нельга бы прызнаць гранічнасці яго параўнальна палітычнага жыцця ў буржуазнай Польшчы да яго «стыліёва» пары.

ПСЫХАЭКСПЕРТЫЗА

Самае інтэр'ю пачынаецца ад вачужывання, што ён—Пилсудкі-здароў як найлепш, а выразаў, у якіх ён апавядае аб доктарскіх аглядах, гучаць пахвальбою, што вось ён на злосьць ворагам вытрымаў гладка псіхятрычную экспертызу.

«Паны доктары, якіх я склінаў, на маё запытанне, пастаўленае зусім афіцыйна і гаварыўшае:

— Ці маршалак Пилсудкі здольны да тых абавязкаў, якія дагэтуль выконваў, ці не?

Аднагалосна адказалі, што ў здольнасцях ніяк не сумняваюцца і мя могуць не сказаць мне, што ўсе досведы, нават найбольш штучныя, выказваюць ня зменшаную здольнасць».

Тут не гаворыцца аб доктарскім кансыліуме наконт агульнага стану здароўя, але выраза наазаначаецца, што была экспертыза (псіхятрычная, ці псіхатэхнічная?) яго здольнасцяў да выканання дзяржаўных функцый, і Пилсудкі хваліцца, што ён экспертызу вытрымаў і што доктары апазіцыі яго здольнасці ня зменшаныя.

Пилсудкі патрабаваў доктарскае экспертыза свайх здольнасцяў, бо ці то ён сам, ці акружаючыя пачалі ўжо ў іх сумнявацца. Доктары пасла розных досьледаў—«нават найбольш штучных»— адказалі, што ў самым факце палічка пэўных здольнасцяў ляг не сумняваюцца, але дэлікатна абыйшлі маўчарным пастаўленае ім «зусім афіцыйна» самім пацяментам пытанне, ці гэтых здольнасцяў даволі, каб выконваць рэнейшыя функцыі кіраўніка дзяржавы. Такім чынам, Пилсудкі разумеў словы доктароў аусім інакш, насвойму. Доктары, як-бы адказалі на клопатныя запытанні акружаючых па-

можа быць створана. Президент рэпрэзентуе палітыку Польшчы, але ён павольна ўскінага права рэпрэзентаваць самога сябе.

«У яго па канстытуцыі адабрана нават цень улады», так што ён ня можа адчуваць себе чалавекам, але

«які нейкім падкідачам, нічым на ласку і неласку ўсіх».

Прэзідэнт ня мае права нават паказаць сабе пакабўку на сваім гусце.

«Нацыя праз сваю канстытуцыю пастулае з абраным ёю чалавекам так нічымна і так бесчэсна, як не пастулае ніхто ў свеце нават са сваёю ўтрыманкаю, альбо асобаю найпаўней ад слабе залежнаю».

«Які нейкім падкідачам, нічым на ласку і неласку ўсіх».

Прэзідэнт ня мае права нават паказаць сабе пакабўку на сваім гусце.

«СОЙМ ПРАСТЫТУТАК» І МАНІЯ ЭКСГРАНДЫЕЗА ПИЛСУДКАГА

Успамінаючы, як у 1922 годзе ён адмовіўся ад магчымасці быць прэзідэнтам, Пилсудкі ня можа сказаць сваю бязмерную алосьць на «Устаноўчы сойм», які так абраў ролю прэзідэнта, што яна перастала быць для яго прымаданай. Тут Пилсудкі ў лаянны ўстаноўчага сойму даходзіць да таго, што называе яго «соймам прастытутака». Прэзідэнт-зьяўляючы-ж яму сваю асобу, Пилсудкі не знаходзіць даволі слоў самаўважычэння. Тут ужо ня толькі «грэчка каша сама сябе хваліць», але тут ужо сапраўдная «манія грандэоза»—пышны брод вэлікасьці прагрэсыўнага парлітамка:

«Сойм прастытутака, што працаваў тады над канстытуцыяй, у сваіх меркаваннях адносна выбару прэзідэнта, ніколі ня хістаўся ў сваіх прадбачаньнях, што на гэтую пасаду будзе абраны ніхто іншы, як толькі надзвычайна папулярны сярод усёй нацыі, ніколі ня зганьбіўшы слабе грашовую кцівасьць чалавек, які сваёю пераможна праведзенаю вайною і сілаю характару выве Польшчу з хаосу і даў ёй значна шырэйшыя межы, чым ёй усюды вызначалі».

Гэта аб сабе. А далей аб сойме так:

«Дзеля гэтага канстытуцыйная праца пашла ў тым кірунку, каб нарабіць будучаму прэзідэнту столькі прыкрысьцяў і такога ганьбы жыцця, якую толькі маглі прыдумаць адзічэлыя і страшныя дурныя мазгі».

Пан маршалак не захацеў быць прэзідэнтам, бо па канстытуцыі прэзідэнт мае занатта мала ўлады.



— Я вас, як дохлах мужі

кі з палкамі ўрываюцца на пачок у кватэры анаэцічных дэпутатаў, альбо вартуць іх на вуліцы у цёмных месцах і б'юць, выконваючы жаданьне аанятога іншага прамца «дэядка» Зразумела што «сьвельства» ў такіх выпадках «ня можа» выкрыць «вінаватых». Ня дзіва!

ЗАЙДРАСЬЦЬ ДА ПРЫВІЛЕЯЎ СЬВІНЬНІ

Характарызуючы працу сойму, Пилсудкі кажа, што калі прамоўца ў сойме гаворыць сваю прамоўку з трыбуны, дык 15 дэпутатаў пахаджаць да залі, 40 гавораць голасна аб сваіх інтарэсах, адварнуцішыся плячым да прамоўцы а чалавек 100 апавядаюць адзін аднаму няпрыстойныя анякдоты і «толькі паны міністры прымушаны весці сабе нібы прыстойна ў такім месцы».

Бедныя міністры! У параўнальні з імі соймавыя дэпутаты маюць шмат «нічым не заслужаных прывілеяў», а самы галоўны такі:

«Ножны дэпутат мае права пішчэць, крычаць, лаяцца, пісаць нікляпныя інтэрпэляцыі, што закранаюць гонар іншых, мае права і прывілей весці сабе як сьвіньня і лайдак».

У той час, як бедныя міністры ня маюць такога «справа і прывілеяў», і ад іх імя пан маршалак выказвае заадрасьць да сьвінскага права і прывілеяў дэпутатаў:

«Ну, наконт гэтыя паведамля. Яўных доказаў няма, а экспертызы ня было. Можна пан маршалак патрабуе доктарскую экспертызу і дзеля гэтага, як ён трэбаваў экспертызы над сваімі здольнасцямі?»

З СОЙМАМ ЦІ БЯЗ СОЙМУ?

Пры такіх абставінах—кажа Пилсудкі—ён меў выбар:

«Нічым усякае супрацоўніцтва з соймам і стаць над загад пана прэзідэнта, каб атрымаваць новыя правы ў Польшчы, альбо адмовіцца ад пасады старшыні польскага ўраду, які мусіць супрацоўнічаць з соймам».

Пилсудкі выбраў другое і пакінуў старшыняста на ўрадзе, затрымаваючы на сабою вайсковае міністэрства і агульнае кіраўніцтва замежнай палітыкай.

Але разам з тым Пилсудкі не адмаўляецца стаць на чале ўраду і кіраваць бяз сойму ў выпадку «якіх-небудзь цяжкіх крызісаў»:

«Пры кожным цяжкім крызісе я станаўлюся над загад пана прэзідэнта, як старшыня ўраду, які сьмела прымае пастановы і гэтак жа сьмела прымае вынікі сваіх пастановаў».



— Прастыту-у-утига

Якія «крызісы» меў на ўвазе Пилсудкі? Пакуль што цяжка сказаць. Можна быць вонкавыя, а можа і унутрыныя.

У кожным разе яго інтэр'ю ёсьць цікавым палітычным, псіхятрычным і гумарыстычным дакумантам.

МІХАСЬ БАРАВЫ.

Справа аб беспартыйным рабочым Пэўзіне накіравана сьледчым органам.

Чапковіч.

Майстар на ўсе рукі

(М. Сьвіслач, Бабруйскае акругі)

Зрабіўшы гэтакі абход кіраўнікоў, пахваліўшы ўсіх, ён дакранаецца да пляча кожнага і скажа:

— Малайцы, хлопцы, у вас работа ідзе добра, у параўнальні з мінулым ёсьць значныя дасягненьні. Быўце здаровы, наезд у Парэцкае.

Быў ішчэ адзін каштоўны талент у ласуна-сакратара райкому, гэта прымаць удаля на вясельлі камуністага. Жаніўся адзін рабочы заводу, камуністы Плучык. Прыехаў як-раз і Дорскі. Як-жа без мяне будзе спраўляць вясельле, я, як сакратар РК, павінен прысутнічаць. На вясельлі вышлі, каб можна было сьмялей сказаць які-небудзь анякдот.

Праўда, адзін бок працы быў добры, гэта згода з актывам. Няхай асьмеліцца хто-небудзь супярэчыць у адказныя працаўнікоў, зараз-жа пастанова бюро райкому, муцёўку ў рукі і ў распараджэньне акругома.

Ды яно і праўда, навошта такія пра-

даўнікі, якія будучы— супярэчыць, ды ганьбаваць сакратара, калі можна і бяз іх абыйсьціся. Партканфэрэнцыя прымушана была нават асобны пункт у рэзалюцыю ўнесці, дзе зазначаецца: Ня была зроблена ў выстарчальнай меры дапамога актыву ў яго працы, часта былі няўтулы адносін да некаторых таварышоў-актывістаў. Былі выпадкі аўнага выжываньня таварышоў, якія раней працавалі актывна і добра.

Але гэтага мала, Дорскі быў і такі майстар, што ствараў склоку, дзёткі з старшыняю райвыканкама Пароўскім. Дайшло да таго, што адказны сакратар АК спэцыяльна павінен быў прыехаць, склікаць пленум РК і пагадаць гэтых двух таварышоў.

Ня дзіва, што мы цяпер масм рад дэфектаў у розных установах.

Дэлегат.

Як вядзецца і павінна весціся работа з беспартыйным рабочым актывам

Адно з асноўных пытаньняў масавай работы на прадпрыемстве, гэта пытаньне аб правільнай арганізацыі працы з беспартыйным рабочым актывам.

Барысаўскі гарком КП(б)В правёў агляд становішча беспартыйнага актыву і працы ў гэтай галіне парт'ячэек гораду і Нова-Барысава. Што паказаў гэты агляд?

ТВАР БЕСПАРТЫЙНАГА АКТИВУ.

Па абгледжаных 17 ячэйках (усіх ячэек на Барысаве 19) улічана 1195 чал. беспартыйных актывістаў, што складае 17 проц. з агульнага ліку членаў прафсаюзаў. Моладзь у складзе беспартыйнага актыву складае 19 проц. а рэшта—дарослыя і пахлыныя рабочыя. 36 проц. з актывістаў маюць вытворчы стаж да 5-ці гадоў а рэшта з яшчэ большым стажаем. Жанчыны-работніцы складаюць 29 проц. актыву. Усё гэта паказвае, што актыву складаецца з рабочых, найбольш цесна зьвязаных з вытворчасцю, з фабрыкаю і заводам.

Размеркаваньне беспартыйнага актыву па асобных галінах працы пастаўлена ня аусім зьдэвальняюча. У той час, калі на прафпрацы анякдотца 66 проц. актыву, у працу гарсавету ўдзягнута 4 проц., у працу шэфтаварыства—3 проц., у Асоавіяхім—7 проц., у працу МОПР'у—6 проц. і г. д.

Гэта паказвае, што ў працу гарсавету, кааперацыі і грамадскіх арганізацый удзягнута мала беспартыйных рабочых. Гэта становішча прывяло да таго, што ў асобных прадпрыемствах шэфпрада над вёскаю, мопраўская работа і г. д. праводзіцца выключна партыйнымі. Беспартыйныя рабочыя ў гэту работу аусім ня ўдзягваюцца Адгэтуль вывад: неабходна пацярпчыць склад беспартыйнага актыву, удзягваючы новыя кадры рабочых у работу гарсавету, кааперацыі, у шэфработу і г. д.

СВЯЗЬ З ПАРТ'ЯЧЭЯКАМІ

Агляд паказаў, што да гэтага часу гэтая сувязь далёка невстарчальная.

Рэгулярна наведваюць адкрытыя партсходы і ўдзягнута ў сетку парт'ячэевы 190 актывістаў. Калі судзіць па гэтым, то можна сказаць, што сувязь з парт'ячэякамі ў нашым раёне вельмі слабая.

Адно з асноўных пытаньняў масавай работы на прадпрыемстве, гэта пытаньне аб правільнай арганізацыі працы з беспартыйным рабочым актывам.

Барысаўскі гарком КП(б)В правёў агляд становішча беспартыйнага актыву і працы ў гэтай галіне парт'ячэек гораду і Нова-Барысава. Што паказаў гэты агляд?

ТВАР БЕСПАРТЫЙНАГА АКТИВУ.

Па абгледжаных 17 ячэйках (усіх ячэек на Барысаве 19) улічана 1195 чал. беспартыйных актывістаў, што складае 17 проц. з агульнага ліку членаў прафсаюзаў. Моладзь у складзе беспартыйнага актыву складае 19 проц. а рэшта—дарослыя і пахлыныя рабочыя. 36 проц. з актывістаў маюць вытворчы стаж да 5-ці гадоў а рэшта з яшчэ большым стажаем. Жанчыны-работніцы складаюць 29 проц. актыву. Усё гэта паказвае, што актыву складаецца з рабочых, найбольш цесна зьвязаных з вытворчасцю, з фабрыкаю і заводам.

Размеркаваньне беспартыйнага актыву па асобных галінах працы пастаўлена ня аусім зьдэвальняюча. У той час, калі на прафпрацы анякдотца 66 проц. актыву, у працу гарсавету ўдзягнута 4 проц., у працу шэфтаварыства—3 проц., у Асоавіяхім—7 проц., у працу МОПР'у—6 проц. і г. д.

Гэта паказвае, што ў працу гарсавету, кааперацыі і грамадскіх арганізацый удзягнута мала беспартыйных рабочых. Гэта становішча прывяло да таго, што ў асобных прадпрыемствах шэфпрада над вёскаю, мопраўская работа і г. д. праводзіцца выключна партыйнымі. Беспартыйныя рабочыя ў гэту работу аусім ня ўдзягваюцца Адгэтуль вывад: неабходна пацярпчыць склад беспартыйнага актыву, удзягваючы новыя кадры рабочых у работу гарсавету, кааперацыі, у шэфработу і г. д.

СВЯЗЬ З ПАРТ'ЯЧЭЯКАМІ

Агляд паказаў, што да гэтага часу гэтая сувязь далёка невстарчальная.

Рэгулярна наведваюць адкрытыя партсходы і ўдзягнута ў сетку парт'ячэевы 190 актывістаў. Калі судзіць па гэтым, то можна сказаць, што сувязь з парт'ячэякамі ў нашым раёне вельмі слабая.

Адно з асноўных пытаньняў масавай работы на прадпрыемстве, гэта пытаньне аб правільнай арганізацыі працы з беспартыйным рабочым актывам.

Барысаўскі гарком КП(б)В правёў агляд становішча беспартыйнага актыву і працы ў гэтай галіне парт'ячэек гораду і Нова-Барысава. Што паказаў гэты агляд?

ТВАР БЕСПАРТЫЙНАГА АКТИВУ.

Па абгледжаных 17 ячэйках (усіх ячэек на Барысаве 19) улічана 1195 чал. беспартыйных актывістаў, што складае 17 проц. з агульнага ліку членаў прафсаюзаў. Моладзь у складзе беспартыйнага актыву складае 19 проц. а рэшта—дарослыя і пахлыныя рабочыя. 36 проц. з актывістаў маюць вытворчы стаж да 5-ці гадоў а рэшта з яшчэ большым стажаем. Жанчыны-работніцы складаюць 29 проц. актыву. Усё гэта паказвае, што актыву складаецца з рабочых, найбольш цесна зьвязаных з вытворчасцю, з фабрыкаю і заводам.

Размеркаваньне беспартыйнага актыву па асобных галінах працы пастаўлена ня аусім зьдэвальняюча. У той час, калі на прафпрацы анякдотца 66 проц. актыву, у працу гарсавету ўдзягнута 4 проц., у працу шэфтаварыства—3 проц., у Асоавіяхім—7 проц., у працу МОПР'у—6 проц. і г. д.

Гэта паказвае, што ў працу гарсавету, кааперацыі і грамадскіх арганізацый удзягнута мала беспартыйных рабочых. Гэта становішча прывяло да таго, што ў асобных прадпрыемствах шэфпрада над вёскаю, мопраўская работа і г. д. праводзіцца выключна партыйнымі. Беспартыйныя рабочыя ў гэту работу аусім ня ўдзягваюцца Адгэтуль вывад: неабходна пацярпчыць склад беспартыйнага актыву, удзягваючы новыя кадры рабочых у работу гарсавету, кааперацыі, у шэфработу і г. д.

СВЯЗЬ З ПАРТ'ЯЧЭЯКАМІ

Агляд паказаў, што да гэтага часу гэтая сувязь далёка невстарчальная.

Рэгулярна наведваюць адкрытыя партсходы і ўдзягнута ў сетку парт'ячэевы 190 актывістаў. Калі судзіць па гэтым, то можна сказаць, што сувязь з парт'ячэякамі ў нашым раёне вельмі слабая.

Разьвівайце вайсковую работу ў вёсцы

Найбольшыя труднасьці сустракае вайсковая работа ў вёсцы. Няма ўменьня яе праводзіць, не хапае арганізатараў, мала сродкаў. Амаль усюды на першыя часы правялялася вялікая актывнасьць. Арганізаваліся ячэйкі Асоавіяхіму і гурткі вайсковай ведаў. Моладзь пачала вылучаць вайсковую справу. Але ў некаторых месцах пал хутка астыў. Ячэйкі Асоавіяхіму замірылі і лічацца толькі «на паперы», гурткі рассыпаліся.

Прычыны гэтага—невстарчальнае настойлівасьць арганізатараў вайсковай работы, якія не змаглі разьвіць самадзейнасьці сялянства і слабая ўвага з боку партыйных, камсамольскіх арганізацый, хат-чыталень і грамадзкіх працаўнікоў вёскі. Многія жывыя прыклады паказваюць, што вёска саімі сіламі і сродкамі можа з пасьпехам разьвіваць вайсковыя веды. Сялян цікаваць многія пытанні, перш за ўсё—ці будзе вайна, якую яна будзе, ці зможа вайна.

вёска пачынаюць з галаснага чытаньня газет і правядзеньня гутарак па гэтых пытаньнях. Гутаркі праводзяць партыйцы, камсамольцы, чырвонаармейцы, аддускінікі, настаўнікі. Ад такіх гутарак пераходзяць да арганізацыі ячэйкі Асоавіяхіму і гуртка вайсковых ведаў.

Самым цікавым відам вайсковай работы зьяўляецца страляковая справа. Асабліва моцна яна захалляе моладзь. Нават дзятчаты і дарослыя жанчыны-сялянкі са здавальненьнем прымаюць удзел у страляніні. Выкарыстоўваецца ўсякая зброя—паляўнічыя стрэльбы, баявыя стрэльбы розных сістэм, дробна-каліберныя стрэльбы, прыборы для стрэльбы драбінкай. Вёска рыхтуе шмат меткіх страляцоў.

Самадзейнасьць мас выпрацавала рад цікавых форм для разьвіцьця вайсковых ведаў.

ва, якая мела вялікі посьпех. Вядз тым, хто вывучае вайсковую справу толькі шляхам сухіх гутарак і чытаньня. Члены гуртка разьбіваюцца. Залатыкі няцікавыя і малазразумелыя. Затое ў тактычных назуваньнях, вядзях у поле, знаходка—прымае ўдзел шмат народу

Вылучаючы вайсковыя справы захапіла нават дзятчэй. Яны ня толькі імкнуцца таксама страляць, як і дарослыя, але стараюцца аўладаць і іншымі вайсковымі ведамі. Так, у адной вёсцы два пастухі-падросці вывучылі азбучку Марэа і перагаворваюцца паміж сабою сьцяжкамі.

Усё гэта паказвае, што распаўсюджаньне наенных ведаў у шырэй пачынае вахаляць і вёску. Паліцыйнымі і арганізатарамі гэтай работы зьяўляюцца чырвонаармейцы-аддускінікі, дапрызынікі, камсамольцы. Дзе яны настойліва разьвіваюць самадзейнасьць сяляд, там работа ідзе.

вайсковую работу. Арганізоўваюцца пятныя спектаклі, платныя страляніні, дэтары і інш. На невялікія грошы, сабраныя такім чынам, выдэваюцца газэты, вайсковая літэратура, набываецца зброя. У адной вёсцы чырвонаармейцы-пераменнікі настанавілі калектывна звараць тры дзесяціны і засяць аўсом, а ўраджаі—на вайсковую работу.


Пры жаданьні, энэргіі і вынаходнасьці можна зрабіць шмат. Галоўнае—даставаць сродкі самім, а не спадзявацца на дапамогу з боку.

Другі «Тыдзень абароны» павінен даць новы штуршок у разьвіцьці вайсковай работы ў вёсцы. Патрэбна вялікая самадзейнасьць. Трэба ствараць і ажыўляць ячэйкі Асоавіяхіму. Трэба шырэй выкарыстаць чырвонаармейцаў-аддускіноў у якасьці арганізатараў і кіраўнікоў вайсковай работы.

Усім гэтым сялянства значна ўмоцніць абарону Савецкага Саюзу.

В. К.

Рабочая кааперацыя за мяжой



Класовае вытупленне Чэскай кааператараў

Да міжнароднага дня кааперацыі

Кааперавана 40 проц. сялянства
Узмацненне крэдытавання беднаты

ВІЦБЕСК. (Уласны кар.). Па лініі кааперавання беднаты спачатку веснавой пасеўнай кампаніі да 1-га чэрвеня г. г. сельгаскредытнымі таварыствамі кааперавана 7718 гаспадароў, у тым ліку 66,3 проц. бядняцкіх—за кошт спецыяльнага фонду кааперавання беднаты. З гэтага фонду беднаты атрымала 6786 руб. Усё-ж, 3821 руб., адпущаны на каапераванне па спецыяльных відах (машыныя таварыствы, малочныя арцелі і г. д.), аказаліся нявыкарыстанымі. Віна ў гэтым ўскладаецца на некаторыя таварыствы, якія вельмі фармальна адносіліся да справы, не прасоўвалі кроўкі да бядняцкай масы, а чакалі, пакуль крэдыт напасець самі, тым, каму ён патрэбен.

Рост саматужнай кааперацыі

Саматужна-прамысловая кааперацыя на Беларусі значна ўзрасла за апошні год. Возьмем напрыклад, лічбы за першае паўгоддзе. На 1-е кастрычніка 1927 г. мы мелі ў Беларусі 346 арцелі і таварыствы ў колькасці найшчыккаў 25,839, а на 1-е красавіка г. году мы маем ужо 584 арцелі і таварыствы ў колькасці найшчыккаў у 33,992—павялічэнне на 30 проц.

У доўгатэрміновым крэдыце беднаты ўдзельнічала на 48 проц. Яшчэ больш павялічваецца лічба крэдытавання беднаты на перасяленне і землярэардаванне—58,1 проц. агульнай сумы 81.857 руб. Фонд крэдытавання беднаты абслугоўваў выключна беднакоў. На ім выдана 42.918 р.

Значнае дасягненне мы маем у галіне кааперавання саматужнікаў-беднякоў. З голымі рукамі саматужнік не можа ўступіць у арцелі, ён павінен успецьці свой пай. І тут БСПС прыходзіць на дапамогу.

Нямала ўвагі таксама было ўдзелена культурнаму. Функцыянуець курсы, бібліятэкі, культуркамісіі і г. д. Дзякуючы гэтаму, культурнае абслугоўванне саматужнікаў вельмі павялічылася.

Ударым па руках растратчыкаў
ЗА 3 МЕСЯЦЫ РАСТРАЧАНА 5.453 р. ПРАФСАЮЗНЫХ ГРОШАЙ

Пад суд нядбайныя рэвізійныя камісіі

Пытанне аб барацьбе з растратамі прафсаюзных грошай зьяўляецца адным з самых блючных у жыцці прафесіянальных арганізацый. Лічбы растрат, зробленых за апошнія два гады, гавораць аб тым, што да гэтай пары барацьба з растратамі ў прафарганізацыйных выдзелах даволі слаба. За апошнія месяцы растраты ня толькі ня зьменшыліся, але павялічыліся.

Рэкордны квартал

За першае-ж паўгоддзе мінулага году выяўлена растрат на суму 3.532 руб. Такім чынам, адзін квартал гэтага году далёка абганяў 6 мес. мінулага. Растраты робяцца ня толькі з сум членскіх уносаў, трацяцца сумы, сабраныя на вышкі газет і часопісаў, сродкі кас увамадапамогі, грошы падпіскі на пазыку індустрыялізацыі.

Дзе рэвізійныя камісіі?

Якія саюзны ідуць у першых радах па ліку растрат? На першым месцы па ліку растрат стаіць саюз с.-г. і лясных рабочых. За тры месяцы г. г. па саюзе выяўлена 8 растрат на суму каля 1 тыс. рублёў. Можна прывесці даволі цікавыя факты, якія гавораць аб характары растрат.

Аматары грамадзкіх грошай

Ёсць рэдкі выпадак растраты сродкаў кас увамадапамогі. Прыведзена толькі некалькі характэрных фактаў. Скарбнік касы ўвамадапамогі арцелі грузчыкаў пры станцыі Гомель растраціў 436 руб. Пры вядчы спраў новаму складу праўленныя касы ён схаваўся без вестак.

Скарбнік касы ўвамадапамогі Менскай мытніцы растраціў каля 1000 руб. Растрату выявіла... адміністрацыя. Сакратар мясцоваму 6-й сталойкі растраціў 300 руб. грошай, сабраных па падпіскі на пазыку індустрыялізацыі. Саюз нархартч выключыў яго з саюзу і аддаў пад суд.

Карані зла

Перш за ўсё іх трэба шукаць у слабой рабоце рэвізійных камісій. Замест таго, каб рэгулярна правараць грашовыя справы прафарганізацый, многія рэвізійныя камісіі сядзяць зладжанымі рукамі. Ёсць выпадкі, калі рэвізійныя камісіі не рабілі наладжываньняў да самага справядлівага сходу і толькі перад перавыбарамі на хуткую руку «рэвізавалі» справы. Ёсць факты, калі рэвізую толькі адзін старшыня камісіі—прыцягвалі растратчыка, члены-ж толькі падпісваюць акты, нават не праглядаючы іх.

Рэвізійная камісія бяздзейнічала

За ўвесь час існавання мясцоваму камісіі ні разу не задумвалася над тым, для якой мэты яна абрана. І толькі ЦП саюзу ўдалося выявіць растрату і прыцягнуць вінаватых да крымінальнай адказнасці. Другі факт. Два зборшчыкі членскіх уносаў мясцоваму Гомельскага акрза растрацілі 166 руб. Выявіла растрату не рэвізійная камісія, а акрадажэнны саюз. Зноў паўстае пытанне: дзе-ж рабілі рэвізійныя камісіі?



Скарбнік касы ўвамадапамогі Менскай мытніцы растраціў каля 1000 руб. Растрату выявіла... адміністрацыя. Сакратар мясцоваму 6-й сталойкі растраціў 300 руб. грошай, сабраных па падпіскі на пазыку індустрыялізацыі. Саюз нархартч выключыў яго з саюзу і аддаў пад суд.

Скарбнік касы ўвамадапамогі

Скарбнік касы ўвамадапамогі арцелі грузчыкаў пры станцыі Гомель растраціў 436 руб. Пры вядчы спраў новаму складу праўленныя касы ён схаваўся без вестак.

Скарбнік касы ўвамадапамогі

Скарбнік касы ўвамадапамогі арцелі грузчыкаў пры станцыі Гомель растраціў 436 руб. Пры вядчы спраў новаму складу праўленныя касы ён схаваўся без вестак.

Трэба самым рашучым чынам змагацца з растратамі прафсаюзных і грамадзкіх сродкаў. Нам дарага кожная рабочая запейка! 5.453 руб. выяўлены за тры месяцы, а колькі яшчэ ня выяўленых растрат. Гэтыя грошы павінны былі пайсці на культурныя і бытавыя патрэбы рабочых, а трапілі ў кішэні п'яніц і кардэжнікаў.

Практычныя заняткі па ваянізацыі



Пасля газавай трывогі

Па Савецкай Беларусі

Для бедняка ці кулака?

СЛУЦКА. (Уласны кар.). У саўгасе «Мар'іна», Любаньскага раёну здаецца сенажаць. Але беднота аб ёй можа толькі марыць, бо ўмовы для атрымання сенажаці для іх недаступныя. Плата за сенажаць прымаецца толькі хлебам. Видняцкая частка сялянства лішняга хлеба ня мае, такім чынам сенажаць у арэнду можа ўзяць толькі кулак.

Мэдабслугоўванне беднаты

СЛУЦКА. (Уласны кар.). У Слуцку акрыжася амбулаторыя лётэрскага мэдэцына-санітарнага таварыства для абслугоўвання беднаты. У гэтай амбулаторыі ўвесь час адчуваецца вострая патрэба ў медыцынскім абслугоўванні патрэбнага паміжання.

З вылучэннем жанчын — дрэнна

ВАРЫСАЎ. (Уласны кар.). Справа вылучэння рабочых на гаспадарчую прафсаюзную і інш. працу на барысаўскіх фабрыках і заводах пастаўлена на аўсім добра. Усёго на Барысаўшчыне вылучана 62 чалавекі, з якіх 10 жанчыны. На прафсаюзную працу вылучана 26 ч., на адміністрацыйна-гаспадарчую—27 і на Савецкую—10. Вылучэнне на буйных фабрыках і заводах як «Домбаль», Чырвоная Барысаўка, на якіх працуюць звыш 2000 чал., адбывалася пад ваіскім вышэйшых арганізацый. Вылучэнне адбывалася беспаіраднага абмеркавання кандыдатур на стыхах рабочых. Заўважым, што вылучэнні не вядуць ніякай працы. Зусім дрэнна стаіць справа з вылучэннем жанчын.

Апошнія патугі папоў

ВОРША. (Уласны кар.). Памы, багачы, таму што іх класны аб богу не знаходзіць падтрыманні ў масах, пачынаюць падтасоўваць яе пад плыні моманту. Напрыклад, у вёс. Шушэвіч воп гэтаў вёскі сабраў сход сялян і на сходзе пачаў даказваць, што вучэньне Леніна, Маркса і рэлігія—трымаюцца адной мэты, бо ў іх ёсць агульны пункт «роўнасці і братэрства нарокаў».

Калі будзе скончана школа?

САМАХВАЛАВІЧЫ. (Ад нашага сельгора). У 1927 годзе ў вёсцы Плізень пачалі будаваць двухкласную школу. На будаўніцтва яе Шацкі райвыканком быў асыгнаваны 9.000 руб. лф. Паміжання школы павінна было быць закончана да 1928-29 навучальнага году. Адпусцілі частку грошай, вывезлі будаўнічы матэрыял і праца закісла. Зруб быў зроблен да баз. Але ён застаўся так стаць на апошні дзень пад адкрытым небам з-за адсутнасці сродкаў. Зараз урадам нават звывернута наяўная сцяна.

Сымон Гаі.

Вучот аб'ектаў абкладання
На Магілёўшчыне вучот праходзіць слаба

Сялянства мала азнаёмлена з новым законам

Пры агульнай колькасці саматужнікаў у Беларусі ў 73.000 чалавек мы зараз маем больш 46 проц. саматужнікаў уцягнутых у кааператывы.

Беларускі саматужна-прамысловы саюз (БСПС) многа увагі ўдзяліў вадаты ўцягнення ў арцелі жалчын-саматужніц,—колькасць іх павялічылася з 390 да 689. У зьмешаных арцелях працуюць каля 460 саматужніц.

Другая ня менш важная задача—гэта пытанне аб вучнёўстве. Тысячы сялянскай і гарадской моладзі працуюць у арцелях дзе яны дасягаюць неабходнай кваліфікацыі. Мы зараз маем на кожную тысячу каапераваных саматужнікаў 293 вучні.

У кааперацыйных нізках

Спавыяцкі таварства Спроцівага раёну (Віцебская акруга) абслугоўваюць каля 10.000 двароў, у тым ліку вышш 8.000 сялянскіх двароў. Усяго на тэрыторыі раёну працуе 5 таварстваў, якія маюць 22 крамы.

Сярэдні пад за апошняе паўгоддзе ўзрос з 3 руб. 64 к. да 5 р. 37 кап.

Зараз ужо кааперавана 62,6 проц. двароў.

На жаль, у нашай кааперацыйнай практыцы яшчэ не паздаежэ дакладным вучот бядняцкіх двароў. Паводле пры-

цяжкіх тэтаму, а аградыленне саюзнае саматужнікаў, значна ўзрастае.

У першых паўгоддзі тэтага году мы маем значны ўздым работы арцеляў.—за гэты час выпрацавана розных тавараў на 13 мільёнаў руб. Уся прадукцыя была рэалізавана самімі арцелямі без дапамогі прыватных пасраднікаў.

Зварот БСПС за першае паўгоддзе г. г. дасягае сумы ў 4 мільёны руб.—фінансавае становішча саюзу мае пад сабою моцную глебу.

Да святавання міжнароднага дня кааперацыі ў гэтым годзе саматужна-прамысловая кааперацыя Беларусі можа адзначыць факт свайго значнага ўзросту.

С. Звенчун.

бідных даных кааперавана за кошт фонду беднаці да 700 бядняцкіх двароў, або 38 проц. Гэты працэнт треба прыняць вызначыць, таму на сходах уноўнаважаных у таварствах было пастаўлена адлічыць з прыбыткаў дадатковыя фонды на каапераванне беднаці.

Бываюць выпадкі, якія былі пастаўлены партый і ўрадам урушны кааперацыйны апарат і ён аказваў вольным дабіцца больш здавальняючых вынікаў.

В.С.

Расьцем

БАБРУЙСК. (Уласны кар.). У міжнародны дзень кааперацыі треба зазначыць, што кааперацыя Бабруйшчыны мае шмат дасягненняў і поспехаў у сваёй працы. Яна ідзе па шляху росту і далейшага свайго ўзмацнення. Штодзённа расьце лік пайшчыкаў, усё болей і болей уцягваюцца працу новыя дзесяткі і сотні працоўных, чым самым зьнішчаюцца прыватны гандаль на рынку.

Аб гэтым сьведчаць наступныя лічбы. На 1 кастрычніка 1927 году на сельскай спажывецкай кааперацыі было 45.000 пайшчыкаў, дык на 1 чэрвеня бягучага году ёсьць 55.000.

Спажывецкая кааперацыя шырока адчыніла дзверы сялянскай беднаце, акававаючы ўсялякую дапамогу ўстаўленьню ў свае рады, складаючы для гэтага фонды каапераваньня беднаці. У сучасны момант беднаца складае звыш 30 проц. агульнага ліку пайшчыкаў.

Палыходзячы да работай кааперацыі, треба адзначыць, што Бабруйскі прабок мае вялікія поспехі ў справе каапераваньня шырокіх колаў рабочых і зьніжэньня прыватнага гандлю. Церабком ужо абхлонула 13863 пайшчыкі, на 43 проц. узрос пады капітал, павялічыўся на 17 проц. гандлёвы зварот.

Палепшылася таварна абслугоўваньне кааперацыйнай рабочых і служачых. За апошні час на горадзе адчынены хлебна-будачная крама, гаспадарчы магазын, галятарейны, 4 мясныя враны і савецкая чайня.

Кааперацыйны зытў зараз павялічвае 367 чалавек супроць 267 з мінулага года.

бідных даных кааперавана за кошт фонду беднаці да 700 бядняцкіх двароў, або 38 проц. Гэты працэнт треба прыняць вызначыць, таму на сходах уноўнаважаных у таварствах было пастаўлена адлічыць з прыбыткаў дадатковыя фонды на каапераванне беднаці.

Бываюць выпадкі, якія былі пастаўлены партый і ўрадам урушны кааперацыйны апарат і ён аказваў вольным дабіцца больш здавальняючых вынікаў.

В.С.

Па лініі кватэрнай кааперацыі марюда таксама значны дасягненні, асабліва ў справе аднаўленьня і пашырэння жыллёвай плошчы. На працягу апошніх двух гадоў жыллёва-арэндавай кааперацый адрамантавана 128 рабочых кватэр. На камбінаце будуюцца рабочыя пасёлак «Пралетары», распачата пабудова вялізарнага мураванага дому на 42 кватэры.

Ч.

ная камісія, а аградыленне саюзнае саматужнікаў, значна ўзрастае.

У першых паўгоддзі тэтага году мы маем значны ўздым работы арцеляў.—за гэты час выпрацавана розных тавараў на 13 мільёнаў руб. Уся прадукцыя была рэалізавана самімі арцелямі без дапамогі прыватных пасраднікаў.

Зварот БСПС за першае паўгоддзе г. г. дасягае сумы ў 4 мільёны руб.—фінансавае становішча саюзу мае пад сабою моцную глебу.

Да святавання міжнароднага дня кааперацыі ў гэтым годзе саматужна-прамысловая кааперацыя Беларусі можа адзначыць факт свайго значнага ўзросту.

С. Звенчун.

бідных даных кааперавана за кошт фонду беднаці да 700 бядняцкіх двароў, або 38 проц. Гэты працэнт треба прыняць вызначыць, таму на сходах уноўнаважаных у таварствах было пастаўлена адлічыць з прыбыткаў дадатковыя фонды на каапераванне беднаці.

Бываюць выпадкі, якія былі пастаўлены партый і ўрадам урушны кааперацыйны апарат і ён аказваў вольным дабіцца больш здавальняючых вынікаў.

В.С.

Па лініі кватэрнай кааперацыі марюда таксама значны дасягненні, асабліва ў справе аднаўленьня і пашырэння жыллёвай плошчы. На працягу апошніх двух гадоў жыллёва-арэндавай кааперацый адрамантавана 128 рабочых кватэр. На камбінаце будуюцца рабочыя пасёлак «Пралетары», распачата пабудова вялізарнага мураванага дому на 42 кватэры.

Ч.

Спажывецкая кааперацыя шырока адчыніла дзверы сялянскай беднаце, акававаючы ўсялякую дапамогу ўстаўленьню ў свае рады, складаючы для гэтага фонды каапераваньня беднаці. У сучасны момант беднаца складае звыш 30 проц. агульнага ліку пайшчыкаў.

Спажывецкая кааперацыя шырока адчыніла дзверы сялянскай беднаце, акававаючы ўсялякую дапамогу ўстаўленьню ў свае рады, складаючы для гэтага фонды каапераваньня беднаці. У сучасны момант беднаца складае звыш 30 проц. агульнага ліку пайшчыкаў.

Палыходзячы да работай кааперацыі, треба адзначыць, што Бабруйскі прабок мае вялікія поспехі ў справе каапераваньня шырокіх колаў рабочых і зьніжэньня прыватнага гандлю. Церабком ужо абхлонула 13863 пайшчыкі, на 43 проц. узрос пады капітал, павялічыўся на 17 проц. гандлёвы зварот.

Палепшылася таварна абслугоўваньне кааперацыйнай рабочых і служачых. За апошні час на горадзе адчынены хлебна-будачная крама, гаспадарчы магазын, галятарейны, 4 мясныя враны і савецкая чайня.

Кааперацыйны зытў зараз павялічвае 367 чалавек супроць 267 з мінулага года.



„Саломеныя“ гаспадарнікі

Да чаго даводзіць бясплопатнасць

(Гута «Ільліч», Быхаўскі раён)

Заводаквартулітва не падлічыла, колькі треба яму саломы для ўпакоўкі шклавырабаў і ў сакавіку г. г. сьніла вакунку саломы.

Не прайшло і трох месяцаў, як запас саломы вышаў. Зараз неўпаканаваны шклавырабы складаюцца ў штабелі, што павышае працэнт бою.

Рацей прадунцы ўпакоўвалася ў сартовачным цэху, цяпер прыходзіцца плаціць за пераноску зя ў склад.

Зусім нядаўна заводаквартулітва закупіла саломы ў УССР. Яна каштуе 70 кап. за пуд. Палова ляснілая. У сакавіку месяцы можна было куціць саломы на 40-50 кап. за пуд.

Рабочыя абураны гэтаю безгаспадарчасцю і пытаюць, калі будучь прыцягнуць да адказнасці галавацана-гаспадарнікі.

Хэмік.

3 лістоў рабочых

„Габінэтная“ творчасць

Белхарчтрэстам складеныя цяжковыя плян работы ўсіх прадпрыемстваў, у тым ліку дражджавога заводу „Чырвоная Зара“. Але плян да гэтага часу яшчэ не абмяркоўваўся.

Нашай вытворчай парада і камісіі ён таксама не вядомы. Треба, каб трэст абавязкова прадстаўіў гэты плян на абгаварэньне вытворчай нарады.

Чаму хлеб прывозыць позна?

Хлеб на Ляхаўскія заводы дастаўляецца вадвядчына неармалына, большай часткай, у гадзіну дня, у той час, як на іншых заводах прывозыць да 12 гадзін.

„Вялікадушны“ дондар

Самое балючае пытанне ў жыцці рабочых фабрыкі „Чырвоны Кастрычнік“ (Мазыр)—гэта медыцынская дэлемога.

Доктар, які абслугоўвае рабочых фабрыкі, павінен зьяўляцца на працу ў гадзіну з уаловай. Але рабочым прыходзіцца чакаць яго да 3-х гадзін дня.

З-за доктара другая зьмена часта сьнявляецца на працу. Ён міласьціва дае сьнявляўшымся водпуск на дваробе.

Вось чаму мы ставім у бязмы парадак для задачу барацьбы в прафэрацатамі. Мы патрабуем максымальнай увагі да гэтага пытаньня з боку ўсіх прафэсыянальных арганізацый.

Неабходна аддаваць пад суд ня толькі расстратчыкаў, але і надбайныя рэвізійныя камісіі.

Г. С.

Пабудуйце сталуюку

На гуче „Кастрычнік“, Сьвіслацкага раёну—амаль што 20 проц. рабочых—адзіночкі. Яны харчуцца сухім хлебам і каўбасой. Наш рабок на хоча пабудавача сталуюку і даць адзіночкам гарача абед.

Хто дапаможа рабочым?

Патруёні

Для наго існуе ласьня?

Ласьняў станцыі Менск МББ чыгуны карыстаюцца пачочным асобам—гандляры і іншая публіка.

Рабочаму-чыгуначніку часта прыходзіцца мыцца ў цеснаце.

У ласьняў згараюцца выпадкі пакраж бядзён і боцкаў.

Вартаўнік ласьняў прапускае пачочных і, як гавораць, бярэ за гэта ўважароду.

Рабокр

„Шляхэтная“ прыказчыца

Някоўна ў ірану МЦРК № 4 в 11-й гадзіне ўвечары зайшоў пайшчык, каб куціць хлеб.

Прыказчыца Мядзьвонская ўзяла арык: „куды вы ідзце, калі дзьверы зачынены“. Пайшчык адказаў: „выбачыце, дзьверы яшчэ не зачынены“.

Прыказчыца выбегла з-за прымаўку і вымакнула пайшчыка.

ЦРК павінен звярнуць увагу на адвоціны прыказчыкаў да купцоў.

Бэрнітэйн.

Сялянства мала азнаёмлена з новым законам

(Гутарка з прадстаўніком НКФ СССР тав. Райхманам)

У выніку майго аб'езду Магілёўскай акругі, я высветліў, што падрыхтоўчая работа, у прыватнасці агіткампанія, там праводзілася слаба.

Беднаца невыстарчална ўцягнута ў работу. Бядняцкія сходы склікаліся ў малой колькасці і, нягледзячы на ўтоеныя аб'ектаў.

Вясковы актыву ня быў уцягнут у работу па растлумачэньні новага закону. Былі выпадкі (напрыклад, у Антонаўскім сельсавете, Лупалаўскага раёну), калі сяляне зусім ня былі азнаёмлены з асабівацьцямі новага закону.

Адчуваецца, што ў гэтай галіне райвыканкомы і сельсаветы не ўсьвядомілі ў выстарчалнай ступені ўсёя выключнай важнасці, па ўмовах бягучага моманту, задачы па растлумачэньні сялянству новага закону і тых зьменаў, якія ў яго ўнесены для больш прывільнага разьмеркаваньня падатку паміж асобнымі сацыяльнымі групамі вёскі.

Работа саміх РКВ і сельсаветаў па выяўленьні ўтоеных аб'ектаў

Вучот аб'ектаў абкладаньня ў Аршаншчыне

ВОРША. (Ул. кар.). Вучот аб'ектаў абкладаньня ў Аршаншчыне падыходзіць ужо да канца. Адусюль паступаюць весткі, што беднаца зразумела свае гадачы і актывна выступае на ўсіх сходах па вучоце аб'ектаў, выкрываючы ўтоеныя аб'екты заможнікамі. Так, у вёсцы Тубышкі, Круглянскага раёну, заможнікі імкнуліся захаваць пахаць у вёсцы заможнікамі. Так, у вёсцы Тубышкі, Круглянскага раёну, заможнікі імкнуліся захаваць пахаць у вёсцы заможнікамі. Так, у вёсцы Тубышкі, Круглянскага раёну, заможнікі імкнуліся захаваць пахаць у вёсцы заможнікамі.

Цікавае здарэньне з старшынёй Расткоўскага сельсавету, Ляднянскага раёну, камсамольцам Кавальковым. Калі дайшла да яго чарга, дык ён захаваў адну дзесяціву арандуемай зямлі, але адзін бядняк адкрыта выступіў на сходы і выкрыў яго махінацыю. У Сакавіцкім сельсавете, Крупскага раёну, вызвалена ад падатку 183 гаспадарнікі, або 46 проц. з агульнага ліку гаспадарак сельсавету.

Кулак ў шмат якіх выпадках прадаюць перад вучотам кароў і коняў. Так, кулак вёскі Несьцерава—Духікаў перад вучотам прадаў жывёлу, а пасля купіў дзьве каровы і кані. Досыць часта чутны пагрозы з боку кулакоў па адрасе падатковай камісіі.

У Ленінскім сельсавете, Горацкага раёну, з дзесяці вёсак, дзе праведзены вучот аб'ектаў, наступілі такія весткі. Супроць мінулага году мясца павялічэньне пахаці на 25 дзес., пасеву—190, 15 вуальёў пчол, сенажаці—35 дзес., а неземляробчых прыбыткаў—1.281 руб., авец у сельсавете выкрыта 1.113 штук, кароў і сьвіней памешчыцка-ся. Кароў—на 39, а сьвіней—на 89, едакоў тавараз памешчыцка на 76. У меленькай вёсцы Духіцкага с.с., выкрыта 19 дзес. утоенай зямлі.

Беднаца задаволена новым законам аб падатку, яна дапамагае вучотным камісіям у працы.

Кампанія прайшла з поспехам.

Ал. Азерскі.

працякае мала актывна. Уноўнаважаная райвыканкомы фармальна прымаваны да сельсаветаў, але вельмі рэдка іх наведваюць. Ёсьць выпадкі (Чавускі раён), што ўноўнаважаньня па тры тыдні не наведваюць тых сельсаветаў, да якіх яны прымаваны.

Праверка вынікаў вучоту праходзіць вільа—гэтая праверка носіць выпадковы характар і праводзіцца толькі пад націскам.

Вучот неземляробчых ваработкаў ня даў азначных вынікаў, і гэтым самым ня выканан асноўны пункт закону аб пераэмеркаваньні аб'ектаў абкладаньня в адзін галіны ў другую. Самі вучотныя камісіі ня імкнуліся да поўнага выяўленьня ваработкаў, і атрыманы імі карткі ад гаспадарчых устаноў аб варыяцы скарыстоўвалі фармальна і метапічна.

Ёсьць выпадкі, што сельскія вучотныя камісіі некаторыя віды ваработкаў зусім ня прымагалі да абкладаньня, абмяжоўваючыся толькі паказаньнямі плацельшчыкаў.

Н.

Сельвучотамісія пры дапамозе беднаці выкрыла гэта захаваць, РКВ аштрафаваў чатырох гаспадароў на агульную суму 75 руб.

У вёсцы Будышча, Аршанскага раёну, вядомы кулак Карнека захаваў карову і пару сьвіней, за што аштрафаваны ў 100 руб.

Цікавае здарэньне з старшынёй Расткоўскага сельсавету, Ляднянскага раёну, камсамольцам Кавальковым. Калі дайшла да яго чарга, дык ён захаваў адну дзесяціву арандуемай зямлі, але адзін бядняк адкрыта выступіў на сходы і выкрыў яго махінацыю. У Сакавіцкім сельсавете, Крупскага раёну, вызвалена ад падатку 183 гаспадарнікі, або 46 проц. з агульнага ліку гаспадарак сельсавету.

Кулак ў шмат якіх выпадках прадаюць перад вучотам кароў і коняў. Так, кулак вёскі Несьцерава—Духікаў перад вучотам прадаў жывёлу, а пасля купіў дзьве каровы і кані. Досыць часта чутны пагрозы з боку кулакоў па адрасе падатковай камісіі.

У Ленінскім сельсавете, Горацкага раёну, з дзесяці вёсак, дзе праведзены вучот аб'ектаў, наступілі такія весткі. Супроць мінулага году мясца павялічэньне пахаці на 25 дзес., пасеву—190, 15 вуальёў пчол, сенажаці—35 дзес., а неземляробчых прыбыткаў—1.281 руб., авец у сельсавете выкрыта 1.113 штук, кароў і сьвіней памешчыцка-ся. Кароў—на 39, а сьвіней—на 89, едакоў тавараз памешчыцка на 76. У меленькай вёсцы Духіцкага с.с., выкрыта 19 дзес. утоенай зямлі.

Беднаца задаволена новым законам аб падатку, яна дапамагае вучотным камісіям у працы.

Кампанія прайшла з поспехам.

Ал. Азерскі.

Дзе пасьвіліся стэпавыя табуны

(Ад нашага карэспандэнта)

Растоў-Дон—сталёвы горад бяскрайных чорназемных стэпаў, што шырока раскідаліся ад зялёнага Дону да блякіных воўскіх прастораў, ад Чорнага мора да гарачага Каспя.

Стэпы шычылыя абляжылі старадаўнія донскія бутры, на якіх пакоіцца горад, укліналіся на акраінах шырокімі вуліцамі і пляцамі, парослымі даўкім бур'янам. І почу, калі стогнуць ад дзеянае суталакі сьценны дамоў і брукі, адурманьваючы пахі стэпаў варушаць сны жыхароў.

З трох бакоў в гораду выходзяць у стэпы старадаўнія выпатаньня вякамі, дзедаўскія тракты. Яны ўюцца на стэпе па тысячы вёрст, заплітаючыся вузламі ў багатых казачкіх станицах, лішніх фруктовых садох, хутарох і далей разьбягаюцца па Доне. Стаўропальшчыне і шырокай Багатай Кубані.

Кожны год, у дні залатой восені, калі ад поўнага буйнога зерня пшаніцы ламаюцца на Кубані сялянскія гумны—ажываюць дарогі вясёлым людзкім гомам, іржаным коням і роўнамерным скрынам многіх вазоў, нагужаных даверху зярном.

Пазьней, на станцыях чыгуны ад керапаўненых элеватараў, адзін за другім ідуць палкі і хлебом у Расію.

у порт Новарасійск, Туапсе—за граніцу.

Толькі адна чвэртка ўсіх паўночна-каўказскіх стэпаў заворана людзьмі (Фрешта зямлі даўкай цаліноу гулле над мільённымі табунамі жытвёлы), а па вывазе хлеба край здаўна займае адно з першых месц у ліку расійскіх жытніц.

І да ваіны яшчэ адна трэця частка вывазімай за граніцу пшаніцы дастаўлялася в Кубані.

Багаты ішваніаі край. Тлустыя урадлівыя стэпы. Кінуць увесну па дарозе жменьку зерня—на восень выпра, як бур'ян, густая ніва ў рост чалавека.

Таму яшчэ да ваіны, калі на разанскіх, арлоўскіх і мурамскіх пясковых палёх карэнны мужык капаўся з няўложнай сахою, да крыві націраючы вузлаватыя мазалі на далоні, у кубанскіх станицах сараднікі абраблялі ямлю загранічнымі сакваўскімі плугамі, удасканаленымі дзіскавымі сьвяржамі і складанымі снаповязалкам зьбіралі хлеб. А бязмоцных, на жалезным ходзе, вазоў не абыходзіўся ні адзін двэр.

Але старыя машыны зьнішчылі, а новых няма. Купляць за граніцаю дарага, а нашы заводы вырабляюць іх у абмежаванай колькасці. І даўно ўжо в усіх куткоў краю ад сялян, казакоў, калгасаў, арцеляў пшані-

ліся ў Растоў патрабаваньні, просьбы.

— Дайце машыны, няма чым прадаваць...

Паводле статыстыкі Растову, для палашэньня сельска-гаспадарчага інвэнтару аднаго толькі Паўночнага Каўказу, патрэбна штогодна звыш 100.000 машыны рознага прызначэньня.

Яшчэ большую колькасць сельска-гаспадарчых машыны патрабуюць сотні новых машынных саўгасаў, якія ствараюцца на прыфярмы Саюзу. Можна думаць што большая іх частка абстаўляецца на свабодных землях Паўночнага Каўказу.

І, нарэшце, увесь сельска-гаспадарчы рынак СССР і агульны рост добрабыту і культурнага ўзроўня сялянскіх гаспадарак—даўно задыкчаецца ад вялізнага попыту на машыны: плугі, сьвяржкі, бораны, кацілкі і г. д.

Вось чаму ў стэпе над Растовам, там, дзе нядаўна пасьвіліся табуны коняў, разгарнуліся вараз грандыёзнейшыя работы па пабудове гіганцкага заводу сельска-гаспадарчых машыны.

Разгарнуліся зусім нядаўна. Яшчэ ў маі 1926 году ў гэтых месцах жыхары гораду спраўлялі майскія сьвяты. Тады—гэта была роўная, стракатая ад кветак, панеснавоу паду-

чал стэп. Але пасьян сьвят тут ужо зьявіліся палахлівыя фігуры людзей. Невялікімі групамі яны хадзілі па пустырні в рулетка, вымарваючы вяжлі і ўбіваючы калкі.

Праз паўгода ў стэпе ўжо ўпарта капаліся сотні рабочых. Ад гораду прыкладвалася машына. Па дзедаўскіх трактах на месца будовы цягнуліся тысячы фурманак з каменнем, цэглаю, цэмантам. Усюды вялліся горы бэлек, рэек, каменья. Паміж імі асыдэражына, нібы баючыся ўсё арунаваць на сваім шляху, запоўзлі гіганцкія, нібы выкапні, страхоцкія—экскаватары і в лёгкіх рокатам зашапацелі ў розных кірунках істужкі каньвэраў.

І яш

„Звязда“ дапамага

Танім настаўнікам ня месца ў школе

У „Звяздзе“ № 113 быў змешчаны артыкул — „Дом распусы ў школе“ — аб ненармальных зьявішчах у школе сялянскае моладзі Карсавіцкага сельсавета, Барысаўскага раёну. Гэтыя зьявішчы прывалі вучыўку Марушка да замаха на самагубства. Пракуратура Менскага павету паведамляе, што для расьсяледавання артыкулу была створана камісія, якая знайшла, што агіднасьці ў школе тлумачацца ненармальнай пастаноўкай педагагічнай працы, а таксама найменьшым падходам настаўнікаў да вучняў. Камісія паставіла зьяць з займаных пасада загадчыка школы Мрочына і настаўнікаў Махнача і Крускопа.

Штат скарачаны

У выпіску разгляду зямлі — „Лішнія людзі“ — неатрабны выдаткі, якая была змешчана ў „Звяздзе“ № 116, НК РСІ прапанаваў начальніку 7 участка электратэхнікі Зах. чыгунак скараціць штат электрастанцыі з 1-га ліпеня г. г. на 10 чалавек, захаваўшы для электраасьвятленьня цапнікоў 3 чалавек і часова — ад 1-га ліпеня па 1 верасьня г. г. — для абслугоўваньня выключна электрастанцыі 4-х чалавек. Апошні будучы таксама скарачаны ў вываду з міркуемым пераходам да 1-га верасьня г. г. чыгуначнага вузла на гарадзкую электраэнергію. Раней штат электрастанцыі налічваў 17 чалавек.

За сувязь з прыватнікам

Заметка сельгора «Ведаўчага» была намі накіравана ў Каралінскі райком КП(б)В для расьсяледавання. Апошні на сваім пасадажы ад 25 мая вынес суровую вымову з папярэджаннем старшынэ Скародзінскага с.г. таварыства Міхасю Квятну за скажэньне класавай лініі.

Памочнікі спэкулянтаў

Ліст сельгора аб тым, што камсамольцы вёскі Дудзіч, Чачэрскага раёну, Гомельскае акругі дапамагаюць спэкулянтам багатаўляць сьрэд, быў намі накіраваны ў гомельскую АКК. Цяпер Чачэрскае раённае парткамітэт паведамляе, што факты пацьвердзіліся. Сакратар ячэйкі КОМ Лышайкоў зняты з працы

Малочная справа на Меншчыне

Пачатак разьвіцця малочнае кааперацыі ў Менскай акрузе адносіцца да 1925 г. На першага кастрычніка 1927 г. было 25 аб'яднаньняў з агульным лікам членаў да 580 чал., якія мелі 3.110 кароў.

За першае паўгодзьдзе 1927-28 году лік малочных арцеляў павялічыўся да 52 з колькасьцю членаў да 4.000. Штодзённа паступае малака на ўсіх арцелях 37.000 літраў. Вліжэйшыя арцелі да гора Менску зьбіваюць малака ў цэльным выглядзе, а далейкі перарабляюць малака на галандскі сыр і сыметанковае масла. Кожны дзень 900 кг. сыру і 1.000 кг. масла. Масца 15 злучных бычачых цукрэй беларускай чырвонай пароды, адзін шведкай і 2 злучныя дун-

сакратара ячэйкі, а камсамольцы браты Левіны выключаны з камсамолу.

Селькоры ў барацьбе з папойкай

Сельгораўская зяметка, накіраваная намі аршанскаму пракурору, аб тым, што жыхарка г. Воршы Сося Фурман займаецца патайным гандлем гарэлкай, пацьвердзілася і, як паведамляе аршанская міліцыя, Сося Фурман прыцягваецца да судовай адказнасьці па 140 артыкуле крымінальнага кодэксу.

За безгаспадарчасць

У „Звяздзе“ № 131 быў змешчаны артыкул аб безгаспадарчасьці на каўбаснай фабрыцы Белмасгаўдлю. Як толькі быў змешчаны артыкул, у той-жа дзень бюро парт'ячэйкі паставіла пытаньне аб загадчыку фабрыкі тав. Астартанку і вынесла яму строгую вымову, а таксама паставіла выклічы яго з адказнай працы загадчыка фабрыкі. Агульным сход ячэйкі гэту пастанову зацьвердзіў аднагалосна.

За ўтойваньне мінулага

Менская АКК паведамляе, што па зямцы — „Ці можа быць у партыі“ — аб тым, што працаўнік саўгасу Балочча, Пухавіцкага раёну Макареў Рыгор утаіў сваё прабываньне ў белай арміі і пралеў у партыю, — было зроблена расьсяледаваньне, якое зямцы пацьвердзіла. Макареў Рыгор з партыі выключан.

П'яніцы выключаны з партыі

Заметка сельгора аб тым, што сакратар ячэйкі фанэрна-лесапільнага заводу „Звязда“ (Капцёвічы) Андрэю П'яньне і ўцягвае ў папойку камсамольцаў, расьсяледаваньнем камісіі, вылучанай Мазырскай АКК, пацьвердзілася. Расьсяледаваньне таксама выкрыла рад ненармальнасьцяў у рабоце ячэйкі заводу, грубых парушэньняў партэтыкі і працускаў, нявартых партыйцаў. Сакратар ячэйкі Андрэю і член ячэйкі Рудакі выключаны з партыі, а іншыя партыйцы прыцягваюцца да партыйнай адказнасьці праз АКК. Склад ячэйкі і аўтому дасялі ўмаценьня работы адноўлен.

У Заслаўскім раёне арганізавана адна жаючая арцель па апрацоўцы малака, якая налічвае 147 чал., а ў Сьмілавіцкім раёне арцель з 65 жанчын.

На сходах членаў арцеляў выказана думка аб арганізацыі акруговага малочна-жывёлагадоўчага саюзу. Гэта дасяць магчымасьць лепш абслужыць малочныя арцелі. Мяркуюцца, што такі саюз будзе арганізаваны ў бліжэйшым месяцы.

У далейшым неабходна павялічыць колькасьць членаў арцеляў зьбяднячых гаспадарак, прыцягнуўшы да ўдзелу ў малочнай справе да 25 проц. жанчын. На жеркаваньнях Белдэпсаюзу неабходна на ўсіх таварыствах устанавіць 5-руб. пай ад каровы. Районная дзейнасьць кожнага таварыства павінна быць у падмогу 10 работ

М Е Н С К

ПРЫЕЗД АЎТАРА „ІНТЭРНАЦЫЯ-НАЛУ“

Учора ўначы праз Негарэлае-Менск праехаў у Маскву аўтар пралетарскага гімну „Інтэрнацыянал“ Дэзэйтэр. Ён запрашаны на сталае жыхарства ў СССР.

На вакзале Дэзэйтэра сустракалі прадстаўнікі грамадзкіх і прафэсійных арганізацый г. Менску.

Абавязковая служба для стыпэндыйтаў ВУН і тэхнікумаў

Наркамасьветы БССР распрацаваў праект аб абавязковай службе стыпэндыйтаў, якія скончылі вышэйшыя навучальныя ўстановы і тэхнікумы БССР.

Студэнты ВУН і тэхнікумаў, якія ў часе вучобы атрымлівалі стыпэндыі, па скончэньні вучобы павінны несьці абавязковую службу ў дзяржаўных установах, прадпрыемствах, прафсаюзах і кааперацыйных установах з разьліку 1 год службы за кожны год карыстаньня стыпэндыяй. У выпадку адмовы ад абавязковай службы з стыпэндыйта спганяюцца ўсе сумы, якія ён атрымліваў у выглядзе стыпэндыі.

Усе дзяржаўныя ўстановы і прадпрыемствы павінны прымаць на вакантныя пасады ў першую чаргу стыпэндыйтаў.

Студэнты з стыпэндыйтаў, якія не атрымаюць работы на працягу 4-х месяцаў пасля скончэньня ВУН, маюць права паступіць на работу па ўласным жаданьні, як у БССР, так і ў іншых рэспубліках. Пастанову гэту вырашана распаўсюдзіць на ўсіх стыпэндыйтаў, якія скончылі ВУН і тэхнікумы, пачынаючы з 1927-28 г.

Праект Наркамасьветы накіраваны на ўзгадненьне ў адпаведныя ўстановы.

Забесьпячэньне сельніцтва дрывамі

Прэзыдыум Менавірвыканкому зацьвердзіў сетку паставяных дрыважных складоў па акрузе. Паотаяныя склады будучы ў Барысава, Чэрвені і Менску; часовыя — у Сьмілавічах, Койданаво, Барэзіне і Заслаўлі. Апрача гэтага часовыя склады будучы арганізаваны ў месце па 9-ці мясцінах.

15 ліпеня пачнецца пабудова трамвая

У Менск прыехаў прадстаўнік „Трамстрой“ для ўзгадненьня дагавору з камсамом аб пачатку работ па пабудове трамвая. Да работ будзе прыступлена вярэ-жа пасля наліснасьня дагавору. Частка работ будзе вылісана в Маскву. Пачатак работ па пабудове менскага трамвая пачнецца 15 ліпеня.

Крэдыты на кватэрнае будаўніцтва

Да 1-га ліпеня Белнаумбанк выдаў ужо 58 проц. уоіх кватэрных крэдытаў на 1927-28 год. На кватэрнае будаўніцтва па ўсіх акругах выдана 1.250.000 рублёў.

Вывоз беларускага лесу за граніцу

За чэрвень месяц Лебелам адпраўлена за граніцу — у Нямеччыну, Чэхаславакію, Латвію і Амерыку — фанэры і іншых тавараў на суму 295.973 рублёў.

Здарэньне

— ЗАБОЙСТВА З НАГАНУ. У вёсцы Роўнаполье, Сьмілавіцкага раёну гр. Песенька Янка застрэліў з нагану 20-гадоваму дзяўчыну М. Шыдай і параніў слаба. Забойства здарылася з той прычыны, што шыдай не захачела выйсці замуж за Песеньку.

Да „тыдню абароны“

У АКУРГОВЫМ СЯВЕЦЕ АСООВІЯХІМУ

Акруговы савет Асоовіяхіму вядзе сыстэматычную падрыхтоўку да „тыдня абароны“. Надаўна на сваім пасадажы прэзыдыум савету вылучыў камісіі: фінансавую, страляковую, па арганізацыі грамадзкіх гуляньняў, камісію па дэманстрацыі, па абсьледаваньні працы ячэйкі і інш.

Усе гэтыя камісіі ўжо распрацавалі пляны сваёй дзейнасьці і прыступілі да практычнае працы. Сіньня, 6-га ліпеня, камісіі прадставіць матар'ял сваёй работы на прэзыдыум савету для зацьвердзеньня.

У бліжэйшыя дні «Чырвоны Крыж» прыступае да збору сродкаў на пабудову санітарнага самалёту «Чырвоны Крыж Беларусі». Першыя сумы ў фонд пабудовы гэтага самалёту ўнесены цэнтральнымі камітэтам — 1 тыс. руб. і акруговымі камітэтам — ад 200 да 500 руб.

ЦЕ Чырвонага Крыжу выпрацаваў рад практычных мерапрыемстваў для спяганьня сродкаў на месцы праз нізавыя ячэйкі, а таксама разасаў дзірэктывы ўсім акрамітэтам аб актыўным удзеле ў правядзеньні тыдня абароны.

ПАДРЫХОЎКА ПА МЕНСКАЙ АКУЗЕ

Спатканьне скандынаўскіх піянераў у Менску

4-га ліпеня а 10-й гадзіне ўвечары праз Менск праехала група скандынаўскіх піянераў у ліку 10 чалавек. Піянеры едуць у Маскву для валадзьвільна сувязі з піянерскімі арганізацыямі СССР і для азнаямленьня іх працай. На вакзале іх спаткалі менскія піянеры.

Прыезд амэрыканскага дэлегата ў Менск

У Менск прыехаў член амэрыканскага таварыства „Інар“ архітэктар Эванс, які прыехаў у БССР для азнаямленьня з пытаньнямі землярэформаваньня ў ўраёнскага насельніцтва і ўраёнскімі калёніямі ў БССР.

Адкрыцьцё 100 дзіцячых пляцовак

У сучасны момант па Менскай акрузе адкрыта звыш 100 дзіцячых пляцовак для дзяцей дашкольнага ўзросту, на якіх занята каля 4000 дзяцей. Каля 15 пляцовак з гэтым колькасьці адкрыты ў саўгасках і абслугоўваюць дзяцей батракоў. У горадзе пляцоўкі будучы адкрыты да верасьня месяца, а на вёсцы — да кастрычніка.

За дзень

— ПРЫЁМ У ГОМЕЛЬСКІ ЧЫГУНАЧНЫ ТЭХНІКУМ. У бліжэйшым годзе ў гомельскі чыгуначны тэхнікум будзе прынята 210 асоб. Залёны прымаюцца з 1-га ліпеня па 10 жніўня. Мэдыцынскі агляд і экзамены ў тэхнікум пачнуцца 20 жніўня.

— 1000 РУБ. НА ПАЛЯПШЭНЬНЕ ХАРЧАВАНЬНЯ БЯСПРЫТУЛЬНЫХ. Акрава атрымала 1000 руб. ад ЦК дапамогі дзецям на паляпшэньне харчаваньня 200 бяспрытульных, якія знаходзяцца ў піянерскіх лягерах.

— ШТРАФ ЗА АНТЫСАНИТАРНАЕ СТАНОВІШЧА. Санітарны нагляд пры гарадзкім адзеле аховы здароўя штрафваў прыватныя заводы вольтарскай вяды Вінера і Прыборкера за прыгатаваньне вольтарскай вяды на сырой вадзе.

Значнае вучобы, масавае газаакурваньне членаў Асоовіяхіму, страляцкі конкурс, спаборніцтвы дзвюх каманд мужчынскай і жаночай, з лепшых страляцоў.

У горадзе, у садзе «Прафінтэрн», будучы масавы гуляньні, дзе кожны вайсковы гурток, кожны гурток фізкультуры будучы мець магчымасьць паказаць свае дасягненьні.

Фінансавое ўмаценьне арганізацыі пойдзе па лініі варбоўкі юрыдычных членаў, разьмеркаваньня білетаў беларускай лётарэй, скарбоначнага збору і налічэньняў на відовішчы.

У ячэйках да „тыдня абароны“



Жыльлёвае будаўніцтва ў Менску

СУД

Значыннае мастацтва

Ганна Паўлюковай Бычай — 22 гады. Ня так даўно яна скончыла сямігодку, дзе сучылася на дрэвіна, асабліва на мастацкіх прадметах. І вось замест таго, каб дабівацца ўдасканаленьня, яна пачала скарыстоўваць сваю здольнасьць да мастацтва ў шкоднай справе — пачала надрабляць чыроўцы. Рабіла гэта яна на самай простае паперы блз усякім вадзяным аднак і так мастацкі, што з першага погляду, асабліва для тых, хто ня часта сустракаўся з чыроўцамі, не было прызнак іх фальшывымі. Ганна Бычай добра разумела, што ле «саматужная праца» мае недазаты і з тае прычыны ахвраті сьвайго ашукацтва выбірава сьляян. Акрамя таго, яна імкнулася расплачацца як можна штурчэй і ў найменьш людзкіх месцы. У справе зьбіту „мастацкае прадукцыі“ Ганне дапамагав бацька Паўлюк Бычай і аднакласьніца Пятрунька Васілеўская.

Танне Паўлюковай Бычай — 22 гады. Ня так даўно яна скончыла сямігодку, дзе сучылася на дрэвіна, асабліва на мастацкіх прадметах. І вось замест таго, каб дабівацца ўдасканаленьня, яна пачала скарыстоўваць сваю здольнасьць да мастацтва ў шкоднай справе — пачала надрабляць чыроўцы. Рабіла гэта яна на самай простае паперы блз усякім вадзяным аднак і так мастацкі, што з першага погляду, асабліва для тых, хто ня часта сустракаўся з чыроўцамі, не было прызнак іх фальшывымі. Ганна Бычай добра разумела, што ле «саматужная праца» мае недазаты і з тае прычыны ахвраті сьвайго ашукацтва выбірава сьляян. Акрамя таго, яна імкнулася расплачацца як можна штурчэй і ў найменьш людзкіх месцы. У справе зьбіту „мастацкае прадукцыі“ Ганне дапамагав бацька Паўлюк Бычай і аднакласьніца Пятрунька Васілеўская.

Ганне Паўлюковай Бычай — 22 гады. Ня так даўно яна скончыла сямігодку, дзе сучылася на дрэвіна, асабліва на мастацкіх прадметах. І вось замест таго, каб дабівацца ўдасканаленьня, яна пачала скарыстоўваць сваю здольнасьць да мастацтва ў шкоднай справе — пачала надрабляць чыроўцы. Рабіла гэта яна на самай простае паперы блз усякім вадзяным аднак і так мастацкі, што з першага погляду, асабліва для тых, хто ня часта сустракаўся з чыроўцамі, не было прызнак іх фальшывымі. Ганна Бычай добра разумела, што ле «саматужная праца» мае недазаты і з тае прычыны ахвраті сьвайго ашукацтва выбірава сьляян. Акрамя таго, яна імкнулася расплачацца як можна штурчэй і ў найменьш людзкіх месцы. У справе зьбіту „мастацкае прадукцыі“ Ганне дапамагав бацька Паўлюк Бычай і аднакласьніца Пятрунька Васілеўская.

Вароўны суд, прызнаючы, што на гэтай справе патрэбна вытворэньне новай аўтарызэнтай экспертнай ілюстрацыі накіраваньня належнае матар'ялаў у Маскоўскі Інстытут, прыгавор на гэтай справе скасаваў і справу для новага разьмуду перадаў у Віцебскі акруговы суд, а Ганну Бычай з-пад варты вызваліў пад падпіску.

Бібліяграфія

«Красноармеец». Двухтыднёвая масавая вайсковая часопісь ПУР'а і Ц. С. Асоовіяхіму СССР. Дзярж. Выд. 1928 г. Цана 25 к.

У сьведомасьць працоўных мас нашага Саюзу з кожным днём глыбей і глыбей укараняецца думка аб неабходнасьці актыўнага ўдзелу шырокай савецкай грамадзкасьці ў ваенным будаўніцтве Савецкага Саюзу і масавай вайскавай падрыхтоўкі насельніцтва. Умацаваньне і разьвіцьцё масавай вайскавай работы ў ячэйках Асоовіяхіму, абхалючы ўсе новыя і новыя пласты работы і сільнасьці моладзі.

чытач знаёміцца з ровнымі момантамі вучобы Чырвонай арміі, яе тэхнічнай тэхнікай чужаземных арміяў, а таксама атрымлівае элемэтарныя весткі аб тым, як павінен дзейнічаць баяц у ровных выпадках баявой абстаноўкі.

Чульсьц і інтэрэс да пытаньняў міжнароднай палітыкі і да зьвязаных з імі вадч абароны краю праяўляецца ў першую чаргу ў вылізай вайскаўцаў з боку ўсёй савецкай грамадзкасьці да часопісьці, газет і папулярнай і вайскава-палітычнай літэратуры.

Значнае месца ў часопісьці адведзена таксама асьвятленьню работы Асоовіяхіму і пытаньняў ваявізацыі грамадзянскага насельніцтва СССР.

Валіку пікавасць прадстаўляе добра паданы і ілюстраваны аддзел сьцяг і гумару.

Усе вышэйпералічаныя моманты гавораць самі за себе. Часопісь „Красноармеец“ павінна знайсці шырокае кола чытачоў, яе лепшая масавая вайсковая часопісь.

У ячэйках да „тыдня абароны“

Часопісь „Красноармеец“ па сваім ма-

Кніжная паліца

Рэдакцыя атрымала для рэцэнзіі наступныя кнігі, выданыя БДВ.
1. ЯКУБ КОЛАС. Сьмягоня Музыка павы, 2-е выданьне, ч. 1 р. 75 к., стар. 280.
2. А. ЛЕБЯДЗЕНКА. На канцоўскае па паветры, ч. 45к., стар. 100.
3. В. КОВАЛЬ. На залонах, апавяданьні, ч. 55 к., стар. 90.

900 кг. сыру і 1.000 кг. масла. Мясца 15 злучных бычачых пунктаў Беларускай чырвонай пароды, адзін шведкай і 2 злучныя пункты свыйей.

да 28 проц. жылля. У вышэйшых Беларускаму ўстаноўце 5-руб. пай ад кароны. Райённая дзейнасць кожнага таварыства павінна быць у радыусе 10 вёрст.

Н. К.

Прыём у Месьціслаўскі Белпаэдтэхнікум

1 ліпеня пачаўся прыём заяў ад жадаючых паступіць у Месьціслаўскі Белпаэдтэхнікум. Для асоб, якія скончылі семіголы ў 1926-27 і 1927-28 навучальных гадах, термін надачы заяў працягваецца да 15 жніўня, а для іншых па 5 жніўня. Паступаючыя на іспытах павіны з'явіцца на такія 5 жніўня. Прыём адбудзецца па першым 2 роўна-дзённым курсам з лікам 90 чал. У часе прыёму камісія будзе працаваць у адпаведнасці з умовамі. Залічаныя на іспыт будуць забяспечаны агульным памяшканнем і сталовай.

Стрэлковая камісія стварае з чэчэк Асоавіяхіму Менску снайперскія стрэлковыя каманды — мужчынскую і жаночую.

Пабудова санітарнага самалёту „Чырвоны Крыж Беларусі“

Таварыства „Чырвоны Крыж“ рыхтуецца да «тыдню абароны» пад лозунгам дапамогі Беларускаму

ПАДРЫХТОўКА ПЛ МЕНСКАІ АКУЗЕ

Першым практычным мерапрыемствам у «тыдзень абароны», якое намячана Менскім Асоавіяхімам, гэта масавая правёрка нізавых чэчэк сіламі асоавіяхімаўскага актыву.

Акрамя гэтага будуць наладжаны масавыя выходы на тактычныя заняткі, што дасць магчымасць замацаваць практычнымі заняткамі тэорыю, якую атрымалі са часу

У ачытках да «тыдню абароны» будуць прыстасаваны выпускі ўсялякага роду гурткаў — вайсковых ведаў, страляцкі і г. д. Апрача гэтага, будуць праведзены мясцовыя конкурсы на лепшых страляцоў, будуць папоўнены бібліятэкі вайскавай літаратурай і г. д.

Райёныя арганізацыі Асоавіяхіму правядуць кампанію «тыдню абароны» пад лозунгам «першы снайпер абароны СССР». З. Левін

Часопіс „Красноарміец“ на сваім матэрыяле разьбірае на некалькі аддзелаў. Асноўную частку яго складае літаратурны матэрыял. У невялікіх нарисах апазаваных, першах, але адбівае асобныя бакі быту і навуцкіх Чырвонай арміі і вайсковых асобнаў мінлага і пасобных байцоў, узвеш Чырвонай арміі і чырвонаарміецка-апушківа ў мірны будаўніцтве Савецкага Саюзу. Тут жа асветляюцца рэкам артмузыку, вамятак, ілюстрацыі апошняй, найбольш важныя палітычныя падзеі.

Цэнтральнае месца ў часопісі займае аддзел „Военное Дело“. Па кародзеньскіх зметках, добра падаючых ілюстрацый

данні, ч. 65 к., стр. 90.

РАДЫЁ-ПЕРАДАЧА
7-га ліпеня—субота
7-00—7-25—Часопіс „Беларускі пісьмач“ на радыё, 7-25—9-10—Беларуская радыё-газета з радыё-мітымам, прысьвечаным да міжнароднага дня кааперацыі, 9-10—11-00—Мастацкая перадача.

Паведамленьні

Жан. аддзел Ляўшэўскага райкому КП(б)Б паведамляе, што ў пятніцу, 6-га ліпеня г. г., а 7-й гадзіне ўвеч., у памяшканні Ляўшэўскага РК КП(б)Б адбудзецца чарговы дэлегацкі сход.

Просьба зьявіцца без спазнення.

— У суботу, 7-га ліпеня, а 6-й гадзіне ўвечары, у памяшканні ЦК ЛКСМБ ськладзецца нарада атраду «Лёгкай кавалерыі» пры рэдакцыі газеты „Чырвоная Зьмена“ разам з інструктарскай групай ЦКЕ-НК РОІ на пытанні першых крокаў працы атраду і аб далейшых задачах.

Уступнае слова зробіць член прэзідыуму ЦКЕ НК-РОІ т. Вінаградзкі.

Камсамольцы, у якіх будучы сабой сакратарыяту Менаўскаму ЛКСМБ сьваляюцца.

На нараду запрашаюцца ўсе жадаючыя.

Рэдакцыя газеты „Чырвоная Зьмена“

— Паведамляецца старшыням і сакратаром рэв. камісій шэфтаварыства Гарраёну, што ў пятніцу, 6-га ліпеня г. г., а 7 гадзіне ўвечары, у памяшканні Гарраёнаўскаму КП(б)Б адбудзецца нарада старшын і сакратароў рэв. камісій шэфтаварыстваў прадпрыемстваў і Уотаной Гарраёну.

ГАРРАЙШЭФПРАЎЛЕНЬНЕ.

— У пятніцу, 6 ліпеня г. г., а 7 гадзіне ўвечары, у памяшканні Дому Працаючыя адбудзецца чарговы дэлегацкі сход Гарраёну ўсіх 3-х груп. Яўна ўсіх дэлегатаў абавязкова.

ГАРРАЙКОМ КП(б)Б.

Адказны рэдактар
Ян. АСЬМОЎ

ПА СПРАВАХ
падпіскі
і абвестак
званец па тэлефону
7-81

ПРАДАЮЦА
старыя газеты,
папяровы зрыў
і макулятура.

Зварачацца ў Галоўную Кантору газ. „Зьвязда“, Савецкая, 63.

Тэатр і кіно

Мендзярычэўскі тэатр	Пятніца, 6-га ліпеня „КЛОУН“ Музнамэдыя ў 3-х дзелях, муз. Краўца Пачатак рэўна а 9 гадзін веч.—Білеты ад 2 р. 25 к. да 40 к. У рабочай кассе, для членаў прафсаюзу са зніжкай.
ЛЕТНИЙ ТЕАТР ПРОФИЛТЕРІ	Гастролі Москоўскага тэатра „СОВРЕМЕНИК“ Пятніца, 6-го июля ПУШКИН Білеты в рабочей кассе с 11 до 2 и с 4 до 7 ч. веч. и в день спектакля с 6 с пол. час. веч. в кассе театра. Начало в 9 час. в.
Летні сад Кіно-„Культура“ Савецкая, 17	Музнамэдыя ў 3-х дзелях, муз. Краўца Пачатак рэўна а 9 гадзін веч.—Білеты ад 2 р. 25 к. да 40 к. У рабочай кассе, для членаў прафсаюзу са зніжкай.
Кіно „Зьвязда“	Гастролі Москоўскага тэатра „СОВРЕМЕНИК“ Пятніца, 6-го июля ПУШКИН Білеты в рабочей кассе с 11 до 2 и с 4 до 7 ч. веч. и в день спектакля с 6 с пол. час. веч. в кассе театра. Начало в 9 час. в.
Кіно „Прылептары“	Музнамэдыя ў 3-х дзелях, муз. Краўца Пачатак рэўна а 9 гадзін веч.—Білеты ад 2 р. 25 к. да 40 к. У рабочай кассе, для членаў прафсаюзу са зніжкай.
Кіно „Інтэрнацыяналь“	Музнамэдыя ў 3-х дзелях, муз. Краўца Пачатак рэўна а 9 гадзін веч.—Білеты ад 2 р. 25 к. да 40 к. У рабочай кассе, для членаў прафсаюзу са зніжкай.

БЕЛСЕЛЬТРЕСТУ

(г. Менск, Савецкая 70)

патрэбы сэзоннага працаўнікі па загатоўцы фруктаў, пераважна для экспарту для работы пры трэсьце і ў саўгасах. К т. г. прад'яўляюцца наступныя патрабаванні: веданьне догляду за ўраджасм садоў, зборы фруктаў, сартоўкі і ўпакоўкі прасгай, а таксама пажадана, і дыяганальнай Аплата працы па згодзе.



Беларускае Дзяржаўнае выдавецтва:

Да дню коопэрацыі ўва ўсіх кнігарнях Беларускага дзяржаўнага выдавецтва, Кааперацыі, у кіёсках «Кніга Вёсцы» і на чыгуначных станцыях БССР, у кіёсках «Контрагентства Друку» прадаюцца наступныя кнігі:

1. ЛЕНИН — «Аб кааперацыі». Стар. 24. Цана 5 к.
2. НАЎЛЯНСКІМ — «Кааперацыя і сялянства». Стар. 48. Цана 20 к.
3. НАЎЛЯНСКІМ — «Ленін і коопэрацыя». Стар. 40. Цана 20 к.
4. ЛЕВІН А. — «Жылкоопэрацыя і участие в ней женщин». Стар. 50. Цана 20 к.

Зьвязда

Орган ЦК КП(б) Беларусі і Менскага АК КП(б)Б

Умовы падпіскі: на 1 м-ц — 90 кап. | на 6 м-цаў — 5 руб. —
„ 3 „ 2 р. 60 кап. | „ год . . — 9 „ 75 к.

Газета „Зьвязда“ дае сваім падпісч. дадаткам Канторай газеты „Зьвязда“ часопісь „Большавік Беларусі“ „ПОЛЫМЯ“

Падпіска цана: па год. — 10 руб., на 6 мес. — 5 руб., на 3 мес. — 2 руб. 50 кап.

Падпіска ПРЫМАЎЦА: у МЕНСКУ: галоўнай к-рай газ. „Зьвязда“ — Савецкая, № 63, 3-ці паверх, тэл. 7-81, штодзённая ад 9-3 гадз., упоўнаважанымі галоўнай канторы і равносчыккамі газет.

у ПРАВІНЦЫ: аддзяленьнямі выдавецтваў „Ізвестыя“ і „Правда“, аддзяленьнямі Беларускага дзяржаўнага выдавецтва, упоўнаважанымі галоўнай канторы і ўсімі паштова-тэлеграфіямі канторамі.

На 10-га ліпеня г. г. у МЕНСЭЛЬПРАМЕ (Універсітэцкая, 47-а), а 12 гадз. дня **назначаюцца ТАРГІ** на здачу ўраджаю саду саўгасу імя „Будзенага“. Жадаючыя прыняць удзел у таргох уносяць 100 руб. у касу Менсэльпраму.

На 15 ліпеня назначаюцца **ТАРГІ** на здачу ўраджаю саду, які арандуецца Падгайскім камітэтам узаемадапамогі, Самахвалявіцкага раёну. Сад знаходзіцца ў пасёлку «Скарыніч» плошч. 1³/₄ дзяс.

КОЖНЫ АДПУСКНІК можа атрымаваць газету **„Зьвязда“** НА МЕСЦЫ СВАЙГО АДПACHYHKY Паведамце ў аддзел падпіскі газеты „Зьвязда“ ВАШ НОВЫ АДРАС, Вам будзе выслана газета па месцы знаходжаньня ў водруку БЕЗ АСОБАЙ ДАПЛАТЫ.

ЗАОЧНЫЕ КУРСЫ БУХГАЛТЕРИИ, КАЛЬКУЛЯЦИИ И СТАТИСТИКИ

Продолжительность курса — 3 МЕСЯЦЕВ.

Поступать на курсы можно в любой месяц года. Принимаются лица с образованием не ниже 4 гр. семилетки.

ОКОНЧИВШИМ КУРСЫ ВЫДАЮТСЯ СВИДЕТЕЛЬСТВА.

Плата за первый месяц 5 руб., а за остальные по 4 руб. в месяц ВНОСИТСЯ В НАЧАЛЕ КАЖДОГО МЕСЯЦА ВПЕРЕД по адресу: Минск, Всекобанк, тек. отчет № 682.

Подробн. условия высылаются за 2 восьмикопеечные марки. С запросами обращаться: Минск, Всекобанк, заочным курсам.

Згубленыя і ўкрадзеныя наступныя дакуманты лічыць несапраўднымі:

Каш. кн. Шаранай Е. Р., выд. МДРК. 2594

Каш. кн. Бабравіцкага М., выд. МДРК. 2595

Чырвонаарм. кн. Клеўка С. У., выд. Менавенкаматам. 2596

Каш. кн. Шчаснага Ф. С., выд. МДРК. 2597

Вуч.-конск. кн. Вольскага Ф. Ф., выд. Заслаўск. РВК. 2599

Кашт публікацыі аб аскаваным шлюбу **3 руб.**